


Ба 11243


ШКОЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА





М. ТАНК

ВЕРШЫ

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
МІНСК 1948







БА 11243

~~ХХХХХ~~

ШКОЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА

МАКСІМ ТАНК

ВЕРШЫ

Инв. 1953 г. БА 11243

Бел. аддэл
1994 г.




П

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
Рэдакцыя лацінчай літаратуры
Мінск—1948

Малюнки С. РАМАНУВА

042009





МАКСІМ ТАНК

Нашым чытачам — і дарослым і школьнікам —
добра вядома імя аднаго з лепшых сучасных бела-
рускіх паэтаў, імя Максіма Танка.

Пачатак яго літаратурнай дзейнасці звязан з
жыццём і барацьбой народа Заходняй Беларусі ў
тыя часы, калі яна яшчэ знаходзілася ў межах пан-
скай Польшчы. Захопленая польскімі панамі ў
1920 годзе, калі маладым совецкім рэспублікам,
толькі што перанёшым увесь цяжар грамадзянскай
войны і герайчнага змагання супроты інтэрвентаў,
патрэбна была перадышка для ўмацавання гаспа-
даркі, заходняя частка Беларусі папала ў жудас-
ныя ўмовы эксплаатацыі і прыгнёту. Польскія паны
і капиталісты, з дапамогай сваіх замежных англа-
французскіх дабрадзеяў, вярнуліся тады на абшары
Заходняй Беларусі і ўстанавілі каланіяльны рэжым.
Аднак народ, які пазнаў шчасце вольнага жыцця
хочь на кароткі час, ужо не хацеў пакорліва зно-
сіць пагарду і эксплаатацыю. З усёнарастаючай
сілай падымаяўся пратест народа, выліваючыся ў
забастоўкі на фабрыках і заводах і ва ўзброеных
паўстанні ў гарадах і вёсках. Шырокі нацыя-
нальна-вызваленчы рух ахапіў Заходнюю Беларусь.
Перад вачыма працоўных Заходняй Беларусі быў
вабячы прыклад Совецкай Беларусі, дзе ўлада была

У руках самога народа, дзе небывалымі ў гісторыі тэмпамі адбudoўвалася на новай соцыялістычнай аснове гаспадарка, дзе рос добрабыт народа, стваралася і буйна расцвітала соцыялістычна па зместу, нацыянальная па форме беларуская культура. Гэта прыводзіла ў асабліве шаленства польскіх памешчыкаў і капиталістаў і іхні фашистыкі ўрад Пілсудскага. Забываючы ўрокі гісторыі, прадаючы сваю дзяржаву найгоршым ворагам самой Польшчы на заходзе, яны рыхтаваліся да нападу на Совецкі Саюз. Унутры-ж «крэсаў усходніх» — так звалі яны Заходнюю Беларусь — яны культивавалі самы раз'юшаны паліцэйскі тэрор, праводзілі крывавыя «пацифікацыі» (усмірэнні), закрывалі і забаранялі беларускія школы, дэмакратычныя газеты і часопісы, культурна-асветныя ўстановы і арганізацыі, згнялі сялян з зямлі і аддавалі яе польскім кулакам-асаднікам. Турмы і канцлагеры, — такія, як, напрыклад, Картуз-Бяроза, — былі перапоўнены палітычнымі вязнямі. Але ўсё гэта не магло застрашыць народ, які верыў у перамогу сваёй справядлівай справы і верыў у тое, што ў рашучы час вялікі совецкі народ працягне яму руку брацкай дапамогі.

Вось у такіх умовах жорсткага класавага змагання рос і развіваўся талент Максіма Танка. Сапраўднае прозвішча М. Танка — Скурко Яўгені Іванавіч. Нарадзіўся ён 17 верасня 1912 года ў сям'і селяніна вёскі Пількаўшчына Мядзельскага раёна, Маладзечанскай вобласці. Сям'я гэта была вялікая, бо дзед, усе яго сыны і ўнуکі жылі непадзельна і так-сяк перабіваліся, як гаворыцца, з хлеба на квас. Але вайна 1914 года прынесла ёй амаль поўнае раз-

бурэнне: дзядзькі і бацька Яўгенія былі мабілізаваны ў войска, а сам Яўгені з маці былі вымушчаны выехаць у бежанцы.

Толькі ў 1922 годзе сям'я Яўгенія Скурко змагла вярнуцца назад на «сваю» зямлю, на радзіму, занятую белапалікамі, і малы Яўгені апынуўся ў глухой мясцовасці, на дзедавым хутары, зусім спустошаным вайной.

Яшчэ хлопчыкам адчуваў Яўгені ўсёй сваёй істотай соцыяльнную несправядлівасць пануючага ладу. У ранняյа юнацкія гады ён ужо не мог заставацца пасіўным назіральнікам такога жыцця; у яго свядомасці расце пратэст. Яўгенію становіцца душна і цесна на хутары дзеда, яго кліча горад, і юнак, скончыўшы вясковую школу, просіцца ў бацькоў адпусціць яго вучыцца. Бацькі згаджаюцца, і Я. Скурко едзе ў Вілейку працягваць сваю асвету.

У гэты час панская Польшча асабліва «старанна» праводзіла свой паланізтарскі «план», і школу, куды паступіў вучыцца Яўгені, закрылі. Тады ён падаўся ў Радашковіцкую беларускую гімназію. Але польскія ўлады закрылі і Радашковіцкую беларускую гімназію.

У парты і настойлівы ў дасягненні мэты, Яўгені едзе ў Вільню, дзе яшчэ існавала Віленская беларуская гімназія, куды ён і паступае, каб атрымаць хоць сярэднюю аддукацыю, але здзейніць гэта яму і тут не прышлося.

Пратэст працоўнага народа супроць соцыяльнага і нацыянальнага ўціску ўзрастаў з усё большай і большай сілай, узікалі падпольныя рэвалюцыйныя арганізацыі, якія ахапілі ўсю тэрыторыю

Заходнай Беларусі. Рэволюцыйная вучнёўская моладзь таксама не адставала, і Віленская беларуская гімназія выразіла свой пратэст забастоўкай. Для «навядзення парадку» прыскочыла паліцыя: вучнёўскую моладзь зблі і шмат каго арыштавалі. Затым былі прыняты далейшыя «меры ўсмірэння»: многіх вучняў выключылі з гімназіі, у тым ліку і Яўгенія Скурко.

Каб скрыцца ад польскай дэфензівы, Яўгені вымушан пакінуць горад і пераехаць да бацькоў, дзе ён некаторы час працуе на гаспадарцы; затым ён вучыцца на меліярацыйных курсах, адкуль яму ўдаецца паступіць зноў у Віленскую гімназію, але ўжо ў рускую, якую ён і скончыў у 1932 годзе. На гэтым Яўгені спыніў сваю асвету і цалкам аддаўся рэвалюцыйнай работе. З гэтага часу пачынаецца складаны шлях яго жыцця, поўны змагання, па гэтым шляху ён і ішоў аж да дня вызвалення Заходнай Беларусі войскамі нашай доблеснай Чырвонай Арміі.

У гэтыя-ж гады Яўгені Скурко выступае ў літаратуры пад псеўдонімам М. Танка, горача заклікаючы сваімі вершамі народ да барацьбы.

Пры актыўным удзеле М. Танка ў 1932 годзе выдаецца падпольны комуністычны часопіс «Пralom», старанна надрукаваны ад рукі групай комсамольцаў і выпушччаны ў свет некалькімі экземплярамі. Паліцыя перахапіла адзін экземпляр. М. Танка арыштавалі. Але родныя ўзялі яго на паруки. Некаторы час паэт працуе дома на гаспадарцы, а затым, перайшоўшы на нелегальнае становішча, аддаецца падпольнай комсамольскай работе з тым-же юнацкім запалам, але ўжо з некаторым большэвіцкім вопытам падпольнага работніка. Ён кіруе работай ужо

існуючых комсамольскіх арганізацый і арганізоўвае новыя.

Падаўляючы рэволюцыйны рух на «крэсах усходніх», польская жандармерыя сачыла за кожным «падазроным», рассылаючы сваіх «гончых» ва ўсе куткі. Сышчыкі дэфензівы сачылі і за М. Танкам. У 1933 годзе паэта арыштавалі ў той момант, калі ён прыехаў для чарговага інструктажа комсамольскіх арганізацый м. Глыбокае. Тут яго схапілі жандармы і, адзеўшы на рукі кайданы, адправілі ў турму. Віленскі суд прыгаварыў М. Танка да шасці год турэмнага зняволення, хаця ні следчым, ні суддзям не ўдалося даведацца ад маладога падпольщыка аб яго непасрэднай партыйнай работе і рапоце існаваўшых падпольных арганізацый.

Прымаючы пад увагу гэту акалічнасць, М. Танк падаў апеляцыю і дабіўся таго, што тэрмін турэмнага зняволення быў скарочан да двух год, з пазбаўленнем у правах на восем год.

Турэмныя краты не зламілі ваявога харектару М. Танка, а, наадварот, яшчэ больш загартавалі яго. Паэта не пакідае вера ў плённы вынік барацьбы. У вершы «Слатканне» ён пісаў:

Мы вернемся вясной
І выйдзем ў поле грамадой,
Яшчэ убачым свет зары.

Вясною новаю з-за крат
З сяунёю поўнаю зярніят
Нас выйдзе шмат, як цёмы бор...

Натхнёны прагай барацьбы, М. Танк піша вершы вялікай рэволюцыйнай сіллы, запальваючы агнём сэрцы зняволеных.

Не паспейшы выйсці на волю, паэт зноў стаяў
перед панскім судом, які прыцягнуў яго на лаву
падсудных за рэвалюцыйныя вершы, напісаныя і
распаўсюджаныя ў турме. Але М. Танку ўдалося
адвесці ад сябе гэта абвінавачанне і, адбыўшы тэр-
мін першага зняволення, ён вырваўся на волю.
З большэвіцкім імпэтам і мэтаімкнёнасцю ўзяўся
зноў за партыйную справу малады падпольшчык,
не закідаючы і літаратурную творчасць.

У 1936 годзе падпольная арганізацыя выдае
першы зборнік вершаў М. Танка пад назвай «На
этапах», у які былі сабраны ўсе лепшыя творы
паэта, малючыя цярністы шлях смелых змагароў
за волю.

Гразнуць змораныя ногі
У каляінах...
— Што, этап яшчэ далёка? —
Раны востра забалелі.

Мы ідзем у час найгоршы
Смерці, волі на спатканне?
Гэта ўжо этап апошні, —
Заўтра ўстанем!

Змест вершаў зборніка «На этапах» устрывожыў
паліцыю. Амаль усе экземпляры зборніка былі кан-
фіскаваны, удалося захаваць толькі 200 кніжак.

Пераканаўшыся ў рэвалюцыйнай значымасці
сваіх твораў, М. Танк прадаўжае пісаць, старанна
апрацоўваючы кожны радок верша так, каб ён па-
лаў агнём барацьбы, быў прасякнуты бязмежнай
любоўю да народа і яраснай няnavісцю да ворагаў.
У 1937 годзе падпольная комсамольская арганіза-
цыя выдае паэму М. Танка «Нарач» і зборнік вер-

шай «Журавіны цвет», а ў 1938 годзе — зборнік «Пад мачтай».

Вядомасець таленавіты паэт набывае яшчэ ў 1930—1932 годзе. Рукапісы яго вершаў з жарам чытаюцца перадавой моладдзю, захапляючы яе грамадска-палітычным зместам і рэволюцыйнай бадзёрасцю, глыбінёй думкі і паэтычным майстэрствам. Сіла ўплыву вершаў М. Танка на рэволюцыйную моладзь была настолькі моцнай, што іх старанна і ахвотна перапісвалі для распаўсяджвання сярод широкіх народных мас.

На развіццё талента М. Танка вялікі ўплыв мела класічная руская і беларуская літаратура. К таму часу, як М. Танк пачаў пісаць, ён прытрымліваўся прынцыпаў соцыялістычнага рэалізма і рэволюцыйнага рамантызма М. Горкага, В. Маякоўскага, Янкі Купалы і Якуба Коласа. Яго паэзія становіцца вострай зброяй у барацьбе народа за сваё вызваленне.

Тэматыка твораў М. Танка даволі рознастайная. Яна адпавядае часу і асноўным матывам паэзіі, поўнасцю раскрываючы ідэйную накіраванасць творчасці.

Падуладная Польшчы беларуская вёска, яе шэры непрыглядны быт, няцерпна-цяжкае жыццё сялян, барацьба за незалежнасць, за чалавечую годнасць, за шчаслівае будучае — тэмы твораў паэта з 1932 па 1939 год.

Цэнтральны герой паэзіі М. Танка — нястомны змагар і верны сын народа. Ён смелы і мужны, стойкі і непахісны; ніякая жыццёвая бура не зломіць яго; нішто і ніхто не прымусіць яго скарыща. У вершы «Вянок» мы чытаем:

Так цяжка ў далонях мазольных нясці
Штандары, схіліўши над вамі, байцы,
І класці апошні вянок...

Устануць другія бунтарскія дні.
Яшчэ мы на вашы магілы прыдзём
І разам з парывамі новай вясны
Акрытыя славай штандары ў агні
— Клянёмся — мы вам прынясём.

З чаго гэты вянок і кім ён быў ускладзены на
магілы кракаўскіх і львоўскіх рабочых, расстраля-
ных паліцыяй за ўдзел у дэмантрацыі 1936 года?

І песні змагання, і сны змагароў,
Расцвіўшыя раннія вясною ў зару,—
З-пад Нарачы сіней, з Віллі берагоў,
Усе лепшыя краскі з батрацкіх шнуроў
Сабрала ў вянок Беларусь...

І ўскладала на магілы байцоў Заходнай Украіны, а
гэта сведчыць аб тым, што герой паэзіі М. Танка
не нацыянальна абмежаваны ў сваіх поглядах на
рэвалюцыйную барацьбу, а інтэрнацыянальны і,
безумоўна, класавы. «Усе лепшыя краскі з батрац-
кіх шнуроў» сабрала Беларусь для вянка.

На працягу ўсяго складанага шляху барацьбы,
які знайшоў поўнае адлюстраванне ў творчасці
М. Танка, змагар-герой застаецца да канца апты-
містычным; ён сугуба лірычны і зліваецца з асобай
самога паэта, які сам змагаўся, смела кідаючыся
ў бой, заклікаючы і ведучы за сабой другіх.

Побач з героем, маладым смелым барацьбітом,
паўстаюць і другія, якія спачываюць яму, разумеюць

яго і дапамагаюць, чым толькі могуць. Гэта вобраз дзеда, маці, бацькі, жонкі, каханай дзяўчыны.

Вось перад намі стары дзед. Ён цікавіцца справай маладых і пытае свайго ўнука, ці многа ў астрозе сядзіць людзей, як яны сябе адчуваюць, аб чым думаюць, да чаго імкнуцца? Ён запрашае падарожнага пераначаваць і садзіцца разам есці бульбу. Завёўшы гутарку з падарожным, спачатку ён, ціхі і спакойны, жаліцца госцю на сваю беднасць, галечу і на тое, што прымушаюць маўчаць, а інакш — караюць: «Вось і зараз маладых нямала, скуўшы, павялі!»; далей ён ужо ставіць пытанне:

— Ну, скажы, ці доўга гэта будзе так?
Сеяць усё сеем —

З рана да поўночы,
Каб на нашых нівах красаваўся 'мак.
А ў нас цёмана, змрочна...

Ды сядзім ўпоўголад над галодным квасам,
Нашы сцежкі ў полі замятае снег.

І калі падарожны загаварыў аб «шырэйшых нівах, аб вясне» і сказаў, што «хутка выпрастаем плечы», дзед ажывае, вочы яго загараюцца надзеяй і гатоўнасцю ісці на дапамогу маладым змагарам.

Вось і я, здаецца, вылез-бы з-за печы,
Хай пакліча толькі моладзь і мяне.

(Песня кулікоў).

І ўжо вера ў будучае свайго народа не пакідае дзеда. У паэме «Кастусь Каліноўскі» ён сам расказвае пра смелага і самаафянага народнага ге-

роя, запэўняючы сваіх слухачоў, што Каліноўскі аддаў жыццё за народ нездарма.

Прыдуць дні, аб якіх вякі варажылі,
Дні, якіх мы не жалі яшчэ, не касілі;
Дзе задумаў — свабодна прайшоў,—
Ніравоў, ні гранічных слупоў.

(К. Каліноўскі).

Гэтыя дні маглі надыйсці для Заходнай Беларусі пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі, але нямецкая, а пасля белапольская акупацыя затрымалі іх прыход. Але і акупанты не маглі спыніць узброенай барацьбы народа. Вось што піша Максім Танк пра свайго дзеда, успамінаючы нядавняе мінулае ў вершы «Восень тлее»:

І калі паліцыя ў сяло прыхадзіла —
Выкрадаўся першым,
І хаваў жвіроўку, і ў дупло
Радзіў мне хаваць і мае вершы.

Так раскрывае М. Танк перад чытачом аднаго з сваіх герояў у плане паступовага росту яго класавай свядомасці.

Пачэснае месца займае ў паэзіі М. Танка вобраз маці. Гэты вобраз асабліва сагрэт сардэчнай цеплыней і выклікае асаблівае замілаванне. Яна, верная жонка і адданая маці, падзяляе цяжкі лёс свайго мужа, а потым — сына.

Яна, співаючы над калыскай маленькага сына, расказывае пра бацьку, што сядзіць у астрозе, хоць маленькі сын яшчэ нічога не разумее:

Есць далёка у горадзе дом,
Ходзіць стража, пільнуе кругом.

У астрозе на нарах не раз,
Пэўна, думае нехта пра нас...

Спі... Мы заўтра напішам яму...
(«Над калыскай»).

Прайшоў час. Сын вырас і пайшоў, як бацька, па
дарозе змагання. Маці, жывучы ў страшэннай бед-
насці, прадае апошнєе, каб купіць сыну хлеба і пе-
радаць у астрог, куды яго кінулі ненажэрныя паны.

Сына ў іяволю забралі...
Доўгі астрожныя дні,
Трэба паслаць яму хлеба,—
І прадаю вasmярні.

Сына я вырву з астрога!
(«Ткала я, ткала палотны»).

Яна верыць, што прыдунець другія часы, аб якіх ёй
расказваў сын:

Гнущца, матуля, не будзем
Больш у паноў за сярпом,
Ясную долю здабудзем,
Лепшым жыццём зажывём...
(«Ткала я, ткала палотны»).

Аб гэтым лепшым жыцці марыў сам паэт, за яго
сам змагаўся і заклікаў верыць у яго і змагацца за
яго сваіх чытачоў. І гэтая вера спраўдзілася: паэт
дачакаўся дня, 17 верасня 1939 года, калі Чырвоная
Армія прынесла на сваіх пурпуровых сцягах шчасце
свабоды народу, многа год трываўшаму прыгнёт
польскіх паноў і іх прыслужнікаў.

Народнае лікаванне было бязмежным. Родныя браты Усходній і Заходній Украіны і Беларусі моцна абнялі адзін другога, моцна падзякаўалі старэйшаму брату—рускаму народу. З таго часу над імі адноўлькава свеціць сонца Сталінскай Каўстывутыцыі, пяшчотна саграваючы сваімі праменнямі, і ўжо пяпер ніякая варожая сіла не змоўжа іх разлучыць.

Пасля вызвалення Заходній Беларусі М. Танк пераязджает у Мінск. Тут яго прымояць у члены Саюза Савецкіх пісьменнікаў БССР.

Паэт зараз-жа наведаў шмат гарадоў і калгасных вёсак Беларусі, пабываў у Маскве і Крыму. Захоплены гіганцкай веліччу соцыялістычнага ладу, падмоцным уражаннем усяго таго, што ён зараз убачыў, аб чым яшчэ так нядайна мерыў, за што нястомна змагаўся, ён піша новыя вершы, поўныя радасці і щасця, прасякнутыя хвалюючымі пачуццямі ўдзячнінаў вялікаму правадыру народаў—таварышу Сталіну.

Узрушаны да глыбіні душы тым, што ўчараашні няявольнік стаў сёня тварцом вольнай краіны, усхватываны ў часцем вольнага чалавека, паэт не знаходзіць граніц сваёй радасці і некаторы час не можа спыніцца на адной, той ці іншай, тэме. Кожны твор гэтага часу ахоплівае некалькі тэм, як, напрыклад, «На плошчы Леніна»: тут і тэма велічнай дзеянасці Владзіміра Ільіча Леніна, і вядучай ролі Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна ў ажыццяўленні заветаў Леніна; тут і дасягненні ў галіне ваенай тэхнікі, і тэма вызвалення прыгнечаных народаў пад непасрэдным кіраўніцтвам таварыша Сталіна.

Ен край наш вызваліў з турмы,
Ен сонца запаліў над намі,

І радасныя сёняя мы
Ідзём шырокімі шляхамі.

І вусны самі шэпчуць імя
Таго, хто з Смольнага прышоў,
Таго, хто ў гэтым ветры сіім
Калыша зарава сцягоў
І правіць лётам сакаліным.

Гэтую-ж самую тэматычную асаблівасць мы ба-
чым і ў вершы «У дарозе». Тут і шчасце вольнай
ярацы.

Знаёмых і таварышоў спакойна пакідаю.
Бо ведаю — і без мяне
У садах збяруць чарэшні,
І ўжо ніколі ў сэрцы жней
Не засумуе песня.

Закранаецца тут-же і тэма калгаснай заможнасці.
«З калгасным хлебам ветракі насустрач нам выхо-
дзяць», заўважае паэт, апісваючы дарогу, па якой
ён пусціўся ў падарожжа як вольны грамадзянін
неабсяжнай Радзімы. Канчае верш паэт тэмай
дружбы народаў многанацыянальнага Совецкага
Саюза:

Таварыш мой, акын стэпоў,
З дамбрай не расстаецца.
Напеў яго гартаенных слоў
Я разумею сэрдам.
Бо пра адно мы з ім пяём,
Адно палае імя
Над гэтым стэпам, над Дняпром
І над усёй Радзімай.

2. М. Танк. Вершы.



У такім-жэ тэматычным плане пабудаваны і іншыя вершы М. Танка гэтага часу. Так у вершы «Я можа сотню раз прайшоў» спачатку даецца карціна мінулага:

Я мяжы бачыў, на якіх
Нядолі рос асот,—
Муры астрожнікаў і ў іх—
Зняволены народ...

Затым М. Танк вызначае сваё месца ў літаратуры:

Прастор калгасных ніў,
Свабодная зямля,
І нашы сонечныя дні
Век славіць буду я.

Заканчваецца верш тэмай свабоды літаратурнай дзеяніасці для совецкіх пісьменнікаў у нашай краіне:

І голас гулкім серабром—
Пляш—звініць ўдалі.
У трэль салаўіную ці ў гром,
У любую песню лі.
Яна скупаецца ў жытых,
Высокіх і густых,
Яна зайграе у барах
На соснах залатых.

У 1941 годзе на нашу краіну вераломна нападлі немецка-фашистыкі захопнікі. Матывамі герайчнай ваяўнічасці прасякнуты творы паэта перыядыда Вялікай Айчыннай вайны. Велічныя падзеі гэтага часу знаходзяць сваё пэўнае адлюстраванне ў творчасці М. Танка.

Яго вершы «Не шкадуйце, хлопцы, пораху», «Падымайся, Беларусь», «Ты будзеш жыць, радзіма!», «Мы ў свой горад прышлі», «Да зброі, Беларусь», «Сталін так сказаў» і іншыя—гэта сімфонія народнага гневу і гімн перамогі. Вось перад намі ўрыўкі верша «Мы ў свой горад прышлі»:

Бе хто толькі прайшоў
Па зямлі беларускай і відзеў
Трысцянец і галоў
Дагараючыя піраміды...

• • • • •
Той не хутка ізноў
Знойдзе сон пад радзімы страхою,
Пакуль попел з палёў
Ен не змые варожай крывёю
І не пройдзе па ўсёй па зямлі,
Ад агню пачарнеўшай,
Мсціўкам грозным, судзей,
Што асудзіць жывых і памершых...

У вершы «Ты будзеш жыць, радзіма!» паэт заяўляе:

Няма штыкоў, якія-б нас скрышылі,
І хмар, якія-б засланілі дзень,
І сілы, роўнай мужнасці і сіле,
Што, разгарнуўшы сталінскія крылі,
Да славы неўміручай нас вядзе.

Вялікую глыбіню і сілу набывае мастацкае слова паэта ў развіцці тэмы Айчыннай вайны.

Непахісны і моцны народ, величны гіганцкай сілай у барацьбе з ворагам, адважны і смелы ў зніштажэнні ўсіх, хто адважыўся пасягнуць на наша вольнае, шчаслівае жыццё,— асноўны вобраз паэзіі

М. Танка часоў Айчыннай вайны. А над ім узвышаеца светлы, прамяністы вобраз Іосіфа Вісарыёнаўіча Сталіна, які вёў народ па шляху перамоги да бяссмертнай славы.

Вобраз таварыша Сталіна займае цэнтральнае месца ў совецкай літаратуры, таму што яго імя неразрыўна звязана з жыццём нашага народа. М. Танк пісаў:

Азарае сонца шыр палёў,
Устае рунь маладая траў;
Заквітнееш, Беларусь, ізноў,
Бо народ і Сталін так сказаў.

(«Сталін так сказаў»).

З імем Сталіна неразрыўна паняцце перамогі, таму

Хоць змораны маршам былі
Па бяскоцых дарогах вайны,
Бацьку-Сталіну ў гэтую ноч
Напісаць парашылі яны.

— Мы клянемся, — пісалі яны
Бацьку-Сталіну, — мужнымі быць
І пранесці са славай сцягі
Праз пякельны агонь барацьбы...

(«Пісьмо Сталіну»).

Значнае месца ў творчасці М. Танка займае вобраз Масквы. Яна прадстаўлена як сімвалічнае ўвасабленне мудрага кіраўніцтва і палітыкі совецкага ўрада, як гарачае сэрца соцыялістычнай дзяржавы, як ласкавая і клапатлівая маці народаў многанациональнага Советскага Саюза.


Колькі, Масква, ты мне щасця дала!
Колькі ты раз у цяжкую гадзіну
Яснай надзеяй, прытулкам была!
Можа таму з табой зліты навекі
Усе мае думы і струни души.
Так толькі часам злываюца рэкі,
Каб на прадвесні ільдзіны крышыць.

(3 паэмы «Янук Сяліба»).

Пазнаёміўшыся коратка з творчасцю М. Танка, іяцяжка зрабіць вывад, што грамадска-палітычны верш — асноўны жанр творчасці М. Танка, але і іншыя паэтычныя жанры ўласцівы яму. Для разгортання широкіх палотнаў жыцця або барацьбы народа М. Танк піша паэмы «Нарач», «Журавінавы цвет», «Кастусь Каліноўскі», «Янук Сяліба». Зрываючи маску з ворагаў народа, зраднікаў, паэт выражает горкую і едкую іронію сатырычнымі вершамі: «Пачатак оды», «На смерць ката» і інш. Да-волі значнае месца ў паэзіі М. Танка займае пейзажная лірыка. Але трэба адзначыць, што ідэйны сэнс гэтых вершаў таксама грамадскі, пейзаж у іх выкарыстоўваецца для вобразнага выражэння тэмы і ідэі твора. Сустрокающа ў М. Танка і першы інтымнай лірыкі, але і гэтым вершам паэт на-дае грамадска-палітычны сэнс.

За выдатныя заслугі перад совецкай дзяржавай Максім Танк узнагароджан ордэнам Чырвонага Сцяга, медалямі «Партызану Айчыннай вайны 1-й ступені», «За абарону Масквы», «За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945 гг.».

3. Жыгалка.





ВОСЕННЮ

Стрэхі мокрыя ўніз апусцілі рукавы,
пачарнеді гасцінцы, дарог каляіны;
дацвітае лістом і лаза і крушына,
і ў імшарах лясных дагарае атава...

Глядзіць родная даль з-пад насуненай шапкі
туманоў, што вісяць дываном над балотам;
пад дэядоўскім старым і пахіленым плотам
вечер лісце, як пер'е, ўзмітае ахапкам.

А паўднём сонца лістам чырвонай асіны
расцвіце паміж дрэў, ды ізноў у тушчары
ападзе і рассыплецца ў ціхіх імшарах
на ягодніку спелай агнём-журавінай...

Қалі-ж ноч ападзе, рассыпаючи зоры,
і затлеоць яны над іржавым папарам,
вечарамі тады дзед на дошчатых нарах
ўспамінае жыццё, што мінула учора.

І, як памяць сівая далёка ахопіць,
ён гаворыць з тугой аб гушчарах глыбокіх,
бы памінкі спраўляе па соснах высокіх,
па лагах, па ласіных загубленых тропах...

Ды пытае мяне пра блізкіх і знаёмых,
что пайшлі у жыццё прамяністай дарогай,
і ці шмат, як і я, маладых у астрогах
дні свае караталі ў падвалах сциодзёных...

І, заслухаўшыся, галаву апускае сівую,
як сасна, пабялеўшая раннім марозам,
словы-ж так ападаюць, як лісце бярозы,
на асеннюю быль і на казку старую.

16.IX.1936 г.

ВЯНОК

Прысвячу рабочым Кракава →
Львова, расстряляным паліцый на
дэманстрацыі ў 1936 годзе.


Зара ўжо затлела, а трэба ісці
і сыпаць на труны пясок...
Так цякка ў далонях мазольных няспі
штандары, схіліўши над вамі, байцы,
і класі апошні вянок...

І песні змагання, і сны змагароў,
расцвіўшыя ранній вясною ў зару,—
з-пад Нарачы сіняй, з Віллі берагоў,
ўсе лепшыя краскі з батрацкіх шнуроў
сабрала ў вянок Беларусь...

Устануць другія бунтарныя дні.
Яшчэ мы на вашы магілы прыдзём
і разам з парывамі новай вясны
акрытыя славай штандары ў агні—
клянёмся—мы вам прынясём.

А сёння—бывайце! Нам трэба ісці.
Прыміце апошні вянок...
Ды спіце спакойна ў магілах, байцы,—
нам час зноў сцягі баявых іяскі.
Вы чуеце кадраў штурмуючых крокі

8.III.1936 г.



СПАТКАННЕ

— Ну, што-ж, кажы, што ў вас чуваць?—
Пачаў стары пра сенажаць,
успомніў жыта і авёс...
А вочы... мокрыя ад слёз...
А потым я загаварыў:
— Нічога, неяк год пражыў.
Ды не адзін—сядзіць нас шмат,—
прывыклі трохі і да крат...
Ну, як там маці і сястра?
Хто поле на зіму ўзараў?
І як там кратасца дзед?

Ты ўсім ім занясі прывет!

— Нічога, мы-то жыць жывём,—
вось ты тут сохнеш за муром...
Я ў торбе сухароў прынёс...—
А вочы... мокрыя ад слёз...

— Не плач. Мы вернемся вясной
і выйдзем ў поле грамадой,
ящчэ убачым свет зары,—
не плач і не бядуй, стары.
Вясною новаю з-за крат
з сяўнёю поўнаю зярнят
нас выйдзе шмат, як цёмны бор,
на скібы чорныя разор...
Стары, я знаю, верыць мне
і сам гаворыць аб вясне,
і неяк відавоч падрос,
хочь вочы мокрыя ад слёз.

25.II.1936 г.

ВІЛЬНЯ

Сівая хмара сцёrlа сонца,
вясенні першы дождж заплакаў.
Па сгрэхах і па шэрай гонце
разліўся вечар сінім лакам.
І noch прышла з прадмесця, вуліц,
палезла на званіцы, вышкі.
Сабакам чорным вечер скуліць
пад шэрым мурам пад Лукішскім.
Аgnі, agnі ў вялікіх вокнах
і крык газетчыкаў, рэкламы,
ды на бруку вясеннім мокнуць
ад ліхтароў жывыя плямы.
А на пліще цяжкой бетоннай
дождж граззю прозвішчы заплескаў,—
баладу віселіц сплюздёных
гавора з ветрам Каліноўскі.
Мо' расказаць табе пра нашы
пра барыкады і удары?
Пра тых байкоў, што палі ў маршы,
мо' расказаць табе, таварыш?

Мо' расказаць табе пра заўтра,
пра песні-сны, што ў нашых казках?..
Цішэй!.. Ідзе бульварам варта,
і блудзіць дождж па бруку гразкім.
Іду, а дрэвы штось гавораць...
Аблеплен граззю, мокрым снегам...
Ну дзе-ж сягоння, родны горад,
мяне прытуліш без начлегу?

1936 г.




ТКАЛА Я, ТКАЛА ПАЛОТНЫ...

Ткала я, ткала палотны
цэлыя ночы і дні,
ткала у роднай матулі
з лёну свае васмярні.
Замуж за Кліма пайшла я.
Вечная ў хаце бяда,—
ніва, як палец, вузкая,
ў хлебе цвіла лебяда.
Перш прадала я настольнік;
помню, купілі паны
губку алошнюю лёну;
потым збыла дываны.
Сына ў няволю забралі...
Доўгі астрожныя дні,
трэба паслаць яму хлеба,—
і прадаю васмярні.

Помню, не раз ён казаў мне:
— Прыдуць другія часы,
жоўтым успеняцца морам
нашых жытоў каласы.
Гнуцца, матуля, не будзем
больш у паноў за сярпом,
ясную долю здабудзем,
лепшым жыццём зажывём.—
Сына я вырву з астрога!
— Гэй-жа, паненкі, паны!
Можа, апошняя купіць
хто з вас мае вasmярні?

1936 г.



ПЕСНЯ КУЛІКОЎ

Пахне дзёгцем,
потам,
рыжаю аўчынай,
цишыня у хаце згорбленай, старой,
ды гарыць памалу ноч даўгой лучынай,
сцеплючи сасновым дымам і смалой.*
Часам вецер дрэвы, зачапіўши гужам,
доўга іх пілуюе месяца сярпом,
і снует на плоце белы, снежны кужаль
з доўгай снежнай песняй за сляпым акном.
Дымна ў печы дровы і карчы палаюць,
зайцамі кладуцца цені на сцяне.
Пеніцца сядзіта бульба, закіпае
снежнаю завеяй
 ў чорным сагане.

— Ну, садзіся з намі!—
 дзед стары гавора
і акраец хлеба чорнага кладзе.

— Наарфуе снегу, бы мякіны горы,
не праехаць полем, не прайсці нідзе...
Сам, відаць, далёкі...

не з блізкіх аколіц,
не з-пад нашых, пэўна, саламяных стрэх...
Ды апранен слаба—змерзнеш недзе ў полі;
хочь на лаве мулка, пераспі начлег!
Бачыш: у нас голад,

людзі жывуць бедна,
хлеб на стол кладзеца толькі для гасцей...
Можа хопіць бульбы з дзён асеннях, медных
да вясны, да першых з выраю гусей...
Час такі нядобры. З першых дзён марозу
маладых нямала, скуўши, павялі.
Шмат разоў, напэўна,


шэрыя бярозы
след іх з белым ветрам

ў полі замялі.

Хочацца вучыцца ў мове сваёй роднай,—
шчыра дамагаліся грудзьмі...

Я ўжо хутка лягу

пад сасной зялёнай,—
што, скажы мне, будзе з нашымі дзяцьмі?—
... У кутку, на нарах, на старую кніжку
ціхі шопат льеца і чупрыны бель;
сумна з маладзіцай над малой калыскай
ўсхліпывае песняй
белая мяцель.



— Спі, засні, маленъкі!..

— Што, мужык на працы?..

Кажаш, у астрозе? Дзесяць год далі?!

— ... Спі, засні, саколік!..

Быццам дождж гарачы
з вачэй над калыскай ціха зaimгліў.

— Я, стары, таксама з-пад страхі сялянскай,
быў і там, дзе сёння твой гаруе сын...

Шмат слядоў пакінуў на дорогах гразкіх,
на скрыпучых струнах белых палазін...

— Спі, засні, маленъкі, родненъкі саколік!
Ну, не плач, мой добры!..

Слухай: ля ракі
не мяцель галосіць на заснуўшым полі,
а ў імgle зблудзілі, пэўна, кулікі...
І стары ўздымае выцвіўшыя вочы:

— Ну, скажы, ці доўга гэта будзе так?
Сеяць усё сеем —

з рана да поўночы,
каб на нашых нівах красаваўся мак.
А ў нас цёмна, змрочна, толькі час-ад-часу
блісне калі сонца паміж нашых стрэх,
ды сядзім ў поўголад над галодным квасам,
наши сцежкі ў полі

замятае снег...

Кажаш—ужо хутка выпрастаем плечы,
кажаш, аб шырэйших нівах, аб вясне.
Вось і я, здаецца, вылез-бы з-за печы,

хай пакліча толькі моладзь і мяне.

За разбітай шыбай плача вецер суха,
рвуцца пражы ніткі,
 ўюцца на калкі...

—... Спі, засні, маленъкі...
 ці мо' лепш паслухай,
як, ў імgle зблудзіўши, плачуць кулікі...

Пахне дзёгцем, потам,
 рыжаю аўчынай,
цишыня у хаце згорбленай, старой;
шіха дагарае ноч даўгой лучынай,
спелючы сасновым
 дымам і смалой.

Пад разліви песні хмарыць сон гарачы...
— ...Спі, засні, мой добры... слухай... з-пад ракі...
Ды і мне здаецца, што ў імgle, няйначай,
не мяцель, а плачуць недзе кулікі...

12.XII.1936 г.

З ПАЗМЫ «НАРАЧ»

За шыбамі тлэюць у попеле сінія зоры.
Мерзнуць ад сцюжы апухшыя пальцы, баляць.
Ведаю, песні, вам хочацца струнных разораў,
шолаху лесу зялёнага, звону азёраў.—
сніца не раз вам шчаслівая наша зямля.

Будзе ўсё гэта... Сталёвым нарогам падымем
новыя дні; залатых ураджаяў зару
збяруць у снапы маторы рукамі стальнымі;
і вёснамі будзе цвісці маладымі,
вясёлкамі песень мая Беларусь.

А сёння ідзіце, ў народ мой ўлівайцесь бунтам,
Хай звоніць у кроках ваш кожны акорд-пераліў.
Вы гнуцца не ўмелі; закуяты, ў путах
з балотнай крыніцы не пілі атругы,
не поўзалі вы, калі цёмныя хмари плылі.

А сёння ідзіце у ніzkія хаты, пад стрэхі.
Пазнаюць вас гам па глыбокіх шрамах,
па чорных мазолях, па звонячым рэху.
Як сонечныя, загарайцесь, вехі,
на новых вяршынях цяжкіх перамог.

А сёння ідзіце між рэдных загонаў,
шмат вочаў знаёмых спаткаеце вы.
Засцеляць вам нівы узорны настольнік,
як прыдзеце ў гoscі ў дзень заўтрашні, вольны,
ці з славаю паўшых, ці з славай жывых.

І поўнач праходзіць. За шыбамі вецер...
За сына дзесь моліцца матка цяпер.
А я хачу сонца засяць на свеце
і ворагам кінуць у вочы з-пад сэрца
апырсканы кроўю гарачаю верш.

Вось раніца ціха лягла на падлогу...
У дальні паход свае песні бяру.
Іх трэба рассеяць вясной па разлогах.
І заўтра на струнах, на новых дарогах
придзеца апляваць Беларусь.

3.II.1937 г.



* * *

Ад даждоў сівы гасцінец
і пясок набрак і спух,
толькі вецер ярка сініць
хмараў белых лётны пух.
Сонца хіліцца на небе,
ўжо дастанеш качаргой;
залатога бору грэбень
пахне свежаю смалой.
Ногі гразь сырую месяць
Заяц спуджаны уцёк,
і савой падняўся месяць,
крылі выцягнуўши ў змрок.
Я запеў, а рэха бору
у мяне над галавой
разагнала мае зоры,
залаты звінячы рой.

Эх, навошта я вас спудзіў?

Ну, вярніцся назад,—
весяліца разам будзем,
я ваш блізкі, родны брат.

І па шышках, і па тропах
з камарыным звонам зор
месяц крыллямі залопаў,
ападаючы за бор.

Прыляцелі дзівы-птушкі
і з лагоў лясных звяры,
пад сасновыя частушкі
п'яны вечер завірыў...

З тых дзён, поўных чараў казкі,
пад напеў дарожных лоз,
стаў я песняром сялянскім
гэтых сцежак і бяроз.

1937 г.

* * *

Ураклі, матуля, сына твайго людзі...

Ураклі загоны і палі,

як у ясны кужаль убралі грудзі
родныя бярозы, тапалі.

Ураклі і вочы сінія краіны,

і кудлатай руні дываны, —

некга мне у сэрца, сеючы, закінуў
залатыя шолахі вясны.

Мне не дапамогуць лекі ад урокаў,
ні твая малітва да зары,

не засну, як даўна, поўначчу глыбокай
сінякрытым рэхам у бары...


Нават пад курганам чуў-бы звон далёкі,
як напевы песняў каласяць тугой,

як скрыпяць калёсы ў полі адзінока,
поўныя сялянскаю бядой.

Вось спачну мо' трохі ў туманах вішнёвых,
затапіўши вочы мокрыя ў зару,

і далей пайду я праз лясы, дубровы
па тваіх дарогах, Беларусь.

6.IV.1937 г.



ЖУРАВІНАВЫ ЦВЕТ

I

Памалу

з ніў гарбатых

снег спаўзаў

ніжэй ў лагі, дзе каўтуном лаза
з алешнікам сплялася над ракой.

З парваных ветрам, сонцам струн зямлі,
з барозен мокрых, збуджаных вясной,
разорамі збягаючы, плылі
крыніцы, звонячыя серабром.

Пад межамі, пад крушняй шараком
снег, прытаіўшыся, яшчэ ляжаў.

На чорныя барозны мокрых скіб
лягла, як цень, падзольная іржа.

Шнурамі ўдалъ цягнуліся пяскі.
Начамі месячнымі аж да дня
бялела ў прымаразках цішыня.
Прыслухаешся: рана, ледзь чуваць
шуміць вада на грэблі пад мастом,
ды сонна шэпча ссохшая трава
над верхаводкай з шэрым лазняком.
Як толькі на альховыя сукі
навесіць дзень зару, цецерукі
падымуць спрэчку п'янную і шум.
Часамі вечер з плёсаў прынясе,
дзе зелянне паплавоў кажух,
плач кнігавак,

крык журавоў,
гусей...

І грудзі п'юць раззвоненую сінь,
і сам ты сэрцу рады не дасі,—
хвалюе песня чорная разор,
і сонцам вочы пачынаюць тлець,
у звонкі затапіўшыся простор,
у неба сіне-залатую брэдзь...
Трывожна толькі думы устаюць:
Чым ты засееш паласу сваю?
Які ўраджай з дажынак прынясеш?
шукаць мо' шчасця прыдзеца ісці?
І на вузкой, як доля, паласе
рассыпаліся думы,

як сяўцы...



А жаўранак над польным дываном
гарачым сее залатым дажджом
насевак звонкі з сонечнай сяўні.
На межах дрэмле ўжоўгы вербалоз.
За дальнім перавалам ціха сніць
сны жытне-саламянія сяло.
Над лесам нізка з ручніка зары
звісаюць

саматканый

махры,
залоцячы бярозы серабро,
яленец і паджарую сасну...
Яшчэ не змыў іржы стальны нарог,—
плуг цяжка рве і крышицы баразну.
Да сонца цягнецца вузкі загон.
Залёгшы у хамут, памалу конь
на дальні перавал валочыць плуг.
— Пайшоў!.. Но!.. Проста!..

Но, жывей... Гняды!.. —

І топяцца ў баразнаў чорны пух
глыбокія

лапцюжныя

сляды...

Часамі камень-патаінік рване,
неперапрэўшы дзёран ў баразне
пад дышаль згурбіцца...

Нарагу край
блісне і зноў затопіцца ў раллю.

Тужэй пабоцні: хіліцца ратай
над плугам, памагаючы каню.

А над зямлёй вясняны жоўты чад
і ўсплы вецер. Грамада дзяўчат
ідзе памежкам. Звоняць галасы
расцвіўшай моладасцю, шум і смех,
як пацеркі караваў ці расы,
і песні-думы саламяных стрэх
кальшуть ў дзіўных пералівах дзень.
Б'юць пранікі, як крыллі, па вадзе,
ублытаўшыся ў вербалоз, чарот.
І беляцца на беразе ракі,
дзе спелюцца трывліснік і асот,
палотны зрэбныя і ручнікі.

— Васіль!.. —

аклікнуў нехта з грамады.

І рэха звоніць смехам маладым...

— Но! кратай... —

Проста!..

Баразной пайшоў!.. —

Арэ Васіль, як быццам і не чуў...
Мо' ўспомніў вочы нейчыя, як шоўк,
мо' нават і ўспамінаў не крануў,—
плуг толькі вырваўшыся завірыў.

— Назад!.. —

Конь затрымаўся на гары
і цяжка дыхаў. Свежую траву

успомніў і заржаў, бы затужыў.

Худую выцягнуўши галаву,

грыз высаҳшы быльняк з мяжы...

Ад хат,

палос вузкіх

і траснікоў

густых аж да асадніцкіх двароў

усе Раіну ведалі з сяла.

За вёскай, воддаль, ў хаце канцавой,
як ружа дзікая, яна цвіла,
чаруючы, палонячы красой.

Умела песні сонечна пяяць,
на полі першая была жняя
і кросны ткала тонка, як паркалъ,
і васмярні узорных ручнікоў...

Не дарма спадабаў яе капраль,
улан, асаднік з блізкіх хутароў...
Глядзішь, на плуг апёршыся, Васіль
туды, дзе вецер разлівае сінь,
калыша лес зялёной асакі...

Б'е пранікам Раіна палатно.

Крычаць спалоханыя кулікі.

Адна рака спіць серабраным сном
пад звонкі хор дзявочых галасоў.

Васіль успомніў хмару каласоў,
жніво і смех Раініных вачэй,
смех васільковы на яго «люблю»...

— Но, но!..—

Шпакі ўзняліся і хутчэй
спусціліся на свежую раллю.

II

Як толькі у хлявы загналі дзень,
улан у хаце Баўтрука сядзеў,
падпёршы п'яны цэбар-галаву.
Аб чым ён толькі там не гаварыў!
І пра паход з Баторым на Москву,
пра Чэнстахоў, пра Запарожжа, Крым,
і ў кожнай бітве ён героем быў:
скідаў уланскай вострай шашкай лбы.
Пры гэтым горда грудзі выпінаў,
як быццам становіўся на парад,
і на грудзях уланскіх расцвітаў,
як сонца ззяючи, медаляў рад.
Баўтрук як быццам і не чуў яго,
ўсё падпраўляў у светачы агонь
і толькі хітра збоку паглядаў.
Калі-ж успомніў пра дачку улац,
пра хлеб, ў якім не тлее лебядка,
што ён жыве без мазалёў, як пан,
і лепш-бы, пэўна, яшчэ жыў, калі-б...
Стары парупіўся, гасцю далў
і, выпіўши, пытаца сам пачаў
пра ураджай, медалі, ярыну...


Улан, асалавеўши, маляваў
далей пяром Сянкевіча вайну.
Райна слухае.

Здаецца ёй,
што бацька петлямі усё далей
вядзе свайго суседа у кусты,
каб той дарогі простай не знайшоў,
ды і улан, мо' п'яны, не аб тым,
аб чым задумаў, гутарку павёў.
Глядзіць на госця: смелы, стройны сам,
дзе з ім зраўняцца нашым дзецикам,
як заходу да сонечнага дня.
Скакаць на вёсцы мала хто так мог:
як выйдзе—шпоры іскраца, звіяць,
а гляне—пацимнее у вачох...

— Ды што-ж, стары, ўжо мне пара ісці,
ў цябе язык, хоць лапші ім пляці,
а госця ты і не спытаў, чаго
ў адведзіны з гарэлкаю прышоў...
Пасаг?.. ў мяне ёй хопіць усяго!
Як паню, убяру яе у шоўк.
Мець будзе сала, хлеб і малако,
забудзе вашу мову мужыкоў...—
Райна вышла,

ў прыўне на кубле
лягла. Закраўся ў сэрца страх глухі,
падплы слязамі...

Поўнач на сяле,



прапелі галасіста петухі.
Баўтрук прамову слухаў да канца.
Пасля сам у адказе малайца
і хутар, і сабак пачаў хваліць.
Што ён ў аколіцы дзяцюк адзін,
і розуму бог даў, і шмат зямлі...
Улан расцвіў, як маслянічны блін...

— Ды вось,— цягнуў далей Баўтрук стары,—
дзяяўчыну знайдзеш лепшую ў двары;
за гэткага, з-пад чарапічных стрэх,
гатова палящець сініц хоць сто.
А нам, мякіннікам, і лезці грэх
у панскія харомы ці за стол...—

Улан устаў, бялей як палатно.
— Мо' дзе спаткаемся, стары, мы зноў—
глядзі, каб не зліняла барада.—
Схапіў бутэльку...

Эх, перанясло.
Гранатай ў бабскі качарэжнік даў,
аж пырснула звінячым роем школо.
— Э-эх, сусед!

Шкада мазоліць рук! —
крактаў, вылазячы з-пад тапчана, Баўтрук,
схіліўшы галаву — сівы качан.
— Багаты чым, tym і дарым гасцей...
Калі што і не так, пан, выбачай!.. —
Улан паплыў, як хмара, да дзвярэй...

— А ты не плач, яшчэ няма чаго!
Забудзеш ўсё праз месяц ці праз год, —
стары Баўтрук Раіну пацяшаў, —
не свой, чужы нам гэты чалавек,
цябе-б не разумеў, не шанаваў.
Жыщё зусім яму не ў галаве...
Няхай па-доброму пакіне нас.
І без яго медаляў, без лампас
мы пражывем па праўдзе, як жылі.
Яшчэ зарана хліпаш па начы!..
Ші можа скрыўдзі ён цябе калі?..
Што-ж мне ты не адкажаш і маўчыш? —
І раптам зразумеў Баўтрук стары:
вясной, на вечарыне да зары
улан з Раінай ноч усю гуляў,
адводзіў позна...

Да гумна сляды —
Баўтрук успомніў — мокрая ралля
адбіла, сам яшчэ гадаў тады:
— Мо' хто у сене п'яны начаваў... —
Стары сярмягу з вешака сарваў,
накінуў хутка, пералез праз плот.
Прыслухаўся: шум ветру... лазнякоў...
І, гнявыя вілы на плячо
ускінуўши, ў бок хутароў пайшоў...
З балот крынічыў вецер сухавей,

з-пад сініх зор,

па стрэхах,

па траве,

вішнёвую ўздымаюочы мяцель,
паводкай шумна звонячай сплываў
і моладасць садоў расцвіўших, бель
тарачым вірам, подыхам змятаў.

Пад дзень і вечер змоўк і паяснеў.
Слакойна неба дыхала ў поўсне.
Пасыпаў дождж, як пацеркі, густы,
па сцежках зазвінеў і між трысця.
Набраклі нівы, стрэхі і кусты, —
зямля набракла сокамі жыцця.

III

Калоссі пілі сонца кожны дзень...
Васіль, спусціўши галаву, сядзеў,
Райну слухаў.

— Кажаш, за цябе
каб вышла, дык нам палягчэла-б жыць?..
Што-ж, памагала-б летам я табе
хочь на зіму на квас мо' зарабіць,
пакуль-бы ў свет не выгнала бяды...

А што-б дзіцяці свайму есці даў?
Я думала, Васіль, вясной не раз,
аж зазвінелі шпоры ў галаве...
Ды сёння зразумела: не для нас
жыццём сапсуты гэты чалавек...

Аб тым не думай, што раней было.
Усё вішнёвым снегам заняслось,
застаўся ў памяці балочы шрам.
Ды і табе не веру я цяпер:
аб міласці гаворыш, але сам
па дальніх тропах блудзіш, нібы звер,
шукаючы старое лагаё,—
марнуеш толькі ты жыццё сваё.
Лепш разыйдземся...

А прыдзі тады,
калі пачуеш, зноўку зацвіше
тваё каханне ў сэрцы маладым,
як журавіны імшарны цвет... —
І паплывлі

дні,

быццам журавы
над свежымі пакосамі травы,
у звоне камарыных песняў, кос...
Начамі ціха месяц разліе
імглы сівой і парнай малако
на хвошч балотны, асаку, круглец,
абмые і раку, і берагі,
алешнік, адзінокія стагі...
Таму так свежы раніцы у нас,
як моладасець, як серабро крыніц.
Часамі ў полі думаеш не раз,
каб як прайсці і сінь не замуцішь...
Стары даўно на працу не хадзіў,

сядзеў і днём і вечарам адзін:
рука балела, лекі прыкладаў.
Была і жывакосць — гаючая трава,
альховы свежы ліст і лебядка —
усё, што радзіў блізкі канавал.
Ды і улан штось разам прыхварэў.
На'т не відаць было і на дварэ,
каб ён хадзіў.

Па вёсцы поўзаў слух,
што недзе трапіў п'яны «камандзір»
на вілы вострыя ці пад абух,
цяпер у хаце латае мундзір.
Ды чутак розных будзе і было.
Падцятае бясхлебіцай сяло
зімой, як пазаносіць вокны снег,
пакрыўши трохі плечы рыzmanом,
гавора аб падатках, аб вайне,
што беспрацо ўе і бядка кругом,
што за бясцэн ідуць касіць і жаць,
пра рунь няўмершую, пра ураджай;
вясной — аб вечным голадзе зямлі...
Затое так сквапліва з-пад рукі,
з палос на поле панскае ўдалі
глядзяць арбой заўсёды мужыкі.

Зжаўцела лета ў залатых снапох.
Прастор іржышчаў заміраў і сох,
звінёў над полем ветру перапеў,

пазней заглох прастор сівых балот,
і крык гусей тужліва адзвінеў,
і восень

звезла збожжа ў пераплот
пад скрып апошніх спозненых вазоў.
Чарнеў бульбянішчаў сівы падзол.
Сланечнікаў па градах жоўты цвет
сніў сумна леста спозненая сны
начамі, непагодай у траве
храплі пад сіверамі качаны.

Яшчэ дзе-ні-дзе на вяршынях дрэў
пагодай ліст бярозавы гарэў.
Кудлаты мох курганы серабрыў,
ды чуліся без рэха галасы
дзяўчат. Збіралі пацеркі зары
па журавінніках.

На валасы,
на твар шоўк павуціння ападаў
сцюдзёны, як імшарная вада.
Спакоем жоўтым дыхаў лістапад.
На даль задума ціхая лягла.
Застаўшыся ад грамады дзяўчат,
Райна праз ягоднікі ішла.
Заслухалася ў шолахі асін...
Не чула на'т, як падышоў Васіль,
аж на плячу лягла яго рука.
Здаецца, зашумеў мацней чарот...

— Не раз цябе, Раіна, я шукаў
на плёсах журавінавых балот...
Блудзіў я з стрэльбай раніцай ў імgle,
часамі на стary ўзбіваўся след,
зноў у густых ягодніках губляў.
Калі-ж пачуў гусіны звонкі жаль,
баяўся я, каб вырай не забраў
цябе, як птушку

вольную, удаль... —

Зняла памалу хустку з галавы,
падала кошык поўны журавін.
Насыпаў жменю.

Залаты загар
асеннім лістам

ападаў у змрок.

— Хіба не гэткі тваіх вуснаў жар,
як гэтых ягадаў імшарных сок... —
Шарэла...

Вечер зашумеў ў цішы
густым і п'янным шолахам крушын,
аж на вяршынях

лесу завірыў,
узняўши ліст,

як стада

журавоў...

I зазвінелі зоры-камары
над зыбунамі сонных балатоў.

16.IV.1937 г.

МАТЫЛЬ

Дзень залаты
цёплым сонцам заліты.

Лётаў матыль
сінякрылы над жытам;

лётаў, як сон,
над калоссямі нізка,
як перазвон,
над малою калыскай.

Слёзы мігцяць
ад тугі і бяссілля,—
хоча дзіця
матыліныя крыллі.

Маці-жняя
пацишае малога:
— Доля твая
яшчэ спіць на дарогах...

Я вось дажну
паласу, сіраціна,

і расскажу
пра палёт матыліны.

Будзеш і ты,
сынку, лётаць высока...
Дай зараблю
я на хлеб табе, сокал...

19.IV.1937 г.



ОЙ, КАЛЫШЫЦЦА ВЕЦЕР...

Ой, калышыцца вецер
на крывой на асіне,
ужо час мне выходіць на широкі гасцінец.
Хутка пойдуць дзяўчата
грамадою вясёлай
у дуброву з крыніцы чэрпаць вёдрамі золак.
Між дзяўчат ёсць такая
станам гібкая — колас,
сэрца ў радасці млее яе чуючи голас.
І на ліха дала ёй
ночка цёмная бровы,
златым напаіўши очи цветам ліповым,
і багатага бацьку,
грошай, золата груды,
куфры тканяў багатых і пшаніцы аруды.
Адказалі у сватах, —
яшчэ молада быццам,

хай яшчэ падзяве, хай яшчэ весяліца.

А ўсяму, не сляпы я,

была толькі прычына,—
не аддаць Кацярыны за батрацкага сына,
у якога багацця:

пядчі тры ўсяго ніза,
конь адзін, не стаенік і з абмуленай грывай,
І кашуля на плечах,
і душа пад кашуляй,
сілы поўная буйнай: пра яе усе чулі,
ды яшчэ мо' пачуюшь...

Выйду вось на гасцінец,
пагляджу на дзяўчат я, на сваю Кацярыну.
Калі сумная пройдзе,

бы чагось зажурыцца,
будзе вёдрамі чэрпаць доўга золак з крыніцы,—
падыйду і пацешу,

вочы слёз хай не зораць —
не такое згіналі, як дзявочае, гора!..
Калі-ж пройдзе вясёлай,

пышнене смехам у вочы, —
у карчму завалося, прасяджу да поўночы.

І за то, што звадзіла,

ўракала над рэчкай,
запалю хіба чорту саламянью свечку...
Эх, калышыцца вечер

на крызой на асіне,
ужо час мне выходзіць на шырокі гасцінец.

7.V.1937 г.

У ЛЕСЕ

Звоняць тугія, сасновыя струны,
шышкамі рэха калышыцца звонка,
слухайце-ж вы, маладыя сасонкі,
больш я не буду задуманым, сумным!

Час яшчэ твару майго не зразорыў,
трудзі не сціснуў гадоў шэрых камень;
кожнае дрэва абвіў-бы рукамі,
ночы і дні гаварыў-бы я з борам.

Сёння не ведаю, лес мой кудлаты,
хто тваё цягlae зrэжа бярвенне,
выпаліць сонца калі твае цені,
будзеш палацам ці згорбленай хатай...

Можа слупамі ты белымі станеш
бурнаю ноччу, дажджліваю, шэрай,—
дзікі каршун прыляціць на вячэру,
ў вочы мае незгасальняя гляне...

А пакуль вецер калыша бор шумны,
раніца поіць яго сырадоем,—
я запялю пра жыццё маладое,
больш я не буду задуманым, сумным!

17.IV.1937 г.



* * *

Люблю твае, Нарач, затокі і тоні,
як вецер туманы густыя развесіць,
ці пена срабрыста на хвалях зазвоніць,
цалуючы зоры, калышачы месяц.

Люблю, калі ў сонцы гарыш пазалотай,
раскінуўши сінія хваляў палотны,
ці шэрымі днямі сумуеш маркотна
з рыбацкімі песнямі, з шумным чаротам.

Люблю твае буры, твае навальніцы, —
ў іх чую, як ў песні, жыццё маладое...
І хочацца блізка грудзьмі прытуліцца
да чорных ад гневу магутных прыбояў.

1937 г.

* * *

Шэрыя ҳаты, платы і вароты,—
белая noch на дварэ.

Нешта лучына не хоча гарэць
роўна пад шум калаўроту.

Цеста, схіліўшыся, месіць старая
з жытнай мякінай ў дзяжы.

— Хоць-бы да першых растопаў дажыцы! —
хворы на ложку ўздыхае.

Дымам счарнелыя бэлькі заслала.
З патрэп'я сцеліца пыл.
Поўзаюць ў шчэрбінах печы клапы...
У рамках сумуе Купала...

А у кутку абразы цудатворцаў,
чорных ад дыму, сляпых.

Б'е ім паклоны за дождж, за снапы
ноччу старая да сонца...

Мала змянілася, вёска мая ты!
Болей мо' трохі лапцей,
болей на плечах старых і дзяцей
голага цела і латаў...

20.VI.1937 г.



ВЫРАЙ

Зноў сярод ніў бесканечных, шырокіх
іду, як калісь, у задуме цяпер я,
і ў небе мне звоніць блакітным, высокім
сівое птушынае пер'е.

Лірыкай восені дыхаюць далі.
У кожнага з выраем траціца многа, —
то дні маладыя, то вуснаў карапі,
то спеў на пясчаных дарогах...

Следам глядзіш — столькі ў крыллях свабоды!
А ўсё-ж нават птушкам без болю не кінуць
чубатыя хаты, шнурсы, азяроды,
лясы маёй роднай краіны.

Потную вецер палошча кашулю.
Ну што адлятаючым скажаш такога?
Мо' крыкнуць ім толькі, каб суму не чулі:
— Ляціце!.. щаслівай дарогі!

1937 г.



МУХАМОР

Баб'ім летам да зары
у зялёным гушчары,
дзе мох сцелецца рабы,
паспрачаліся грыбы.

На увесь зялёны бор
расхваліўся Мухамор,
што пад шапкай—маку цвет—
ён дзяцюк на цэлы свет.

Боты, гузікі гарашь,—
яму дзеёкі не дабрашь
ў цэлым лесе пад сасной
ні багацтвам, ні красой.

Мог-бы смела быць паслом
або нават і царом—

не сядзель век у траве
ды разумнай галаве!..

— Ты хваліща лепей кінь!—
яму радзілі Рыжкі,—
плёткі чуючи твае,
Падасінавік злуе.

На чырвоны твой язык
скасурыўся Чашчавік.
Табе ўсыпяць пад бакі
калі-небудзь Казлякі...

— Мне начхаць на вас, на бор!—
Горда кажа Мухамор.—
Калі біцца—паглядзім,
хто паставіць на сваім!

А залёгши у траве
ўсё падслушаў муравей,
там, дзе мох і дзераза,
Сыраежцы расказаў.

Ды ў зялёным у бары
гэта чулі камары,
яны вестку разнислі
ўсім Апенькам па зямлі.

А Ваўнянкам у паўдні
раззванілі авадні...

Болей, як вясной у жаб,
было гутарак у баб.

Аж прачнуўся на той крык
пад яленцам Баравік,
дзе пад мохам, як парсюк,
спаў, сагнуўшыся у крук.

І пачаў ён разгадзіць,
мудра радзіць і судзіць,
расшумеўшыся, з-пад траў
нават галаву падняў.

Дзе мох сцелецца рабы,
ішлі дзеці па грыбы,—
асцярожная рука
падняла Баравіка.

Пайшлі ў кошык Казлякі,
Сыраежкі і Рыжкі...

І на ўвесь зялёны бор
рагатаў наш Мухамор.

Ён паказываў, кричаў,
дзе скаваліся між траў
Падасінавік стары,
дзве Ваўнянічкі-сястры.

Як пакінулі ўсе лес
у вячэрній у імgle,
шышкай галаву падпёр,—
затужыў і Мухамор:

што не весела яму
ў цёмным лесе аднаму,
ў цёмным лесе, у бары
няма з кім пагаварыць.

На'т смяюцца у паўдні
З Мухамора авадні.
А зара як дагарыць,
усё звоняць камары

ад сасны і да сасны,
што ёсьць грыб—благі, дурны
Мухамор, эх, Мухамор!..
Эх, сасновы цёмны бор!

4.VI.1937 г.



ДЗЕД і ШЧУПАК

Было неба то сіняе, то ружовае,
а пад ім малая хатка рыбака...
І было, як неба, возера шырокае,
шумела там заўсёды асака.

А ў глыбокай тоні
жыў шчупак сярэбранны
з вострымі зубамі, хітры, як купец.
Паляваў не раз за ім стары дзед з сеткамі,
толькі гарма
муцячы
возерную медзь.

Часамі ён засядзе за ракітай з вечара
і накрыша зораў—залатых зярнят.

Думае і цешыцца: на прыманку выплывеш,
зорай не паласаваць не уцерпіш, брат!

Ды памалу дрэмле дзед стары над возерам.
А ў глыбокай тоні слухае шчупак,
як над сонным берагам, ноччу заварожаны,
циха барадаты захрапіць рыбак.

Выплыве тады ён,

серабрыста кружачы,
циха так, каб хвалі соннай не збудзіць,
і з-пад сетак сініх вуснамі сцюдзёнымі
пачынае зоры дзедавы лавіць.

Перш ён зловіць Сітца,

а пазней Мядзведзіцу,
вып'е сцежку зорную вясняных сноў,
выцягне з-пад сетак абаранку месяца...
і зноў, ціха кружачы,
ападзе на дно.

І як толькі сонца ў барадзе сівеючай
азалоціць белы серабрысты снег,
і як толькі вечер раніцай за пазухай
шчыкатаць мяккімі пальцамі пачне, —
дзед прачнечца спуджаны,

паглядзіць
на возера —

усе зоры выпіў, вылавіў шчупак...
З гора замахае доўгімі рукамі,
быццам папярхнуўшыся мукой вятрак.

Ды пачне гразіць ён, ў сеткі ублытаўшыся,
ідучы дарогаю праз сенажаць...
А кругом гамоняць кнігаўкі і чэпікі,
рассыпае вецер жвірам песню жаб.

І здаецца дзеду,
 што смяецца возера,
ў сонцы расцвітаючы, як чырвоны мак,—
хіліцца, хахоча асака зялёная,
што яго, старога,
 ашукаў шчупак.

1937 г.

БЯРОЗЕ

За частаколам ціха што так
расой ты плачаш на пясок?
Мы прыняслі вядро і лотак,
каб малады твой выпіць сок.

I можа ты за нашу радасць,
як ляжам мы на струнах меж,
асыплем жарам лістападу,
густым карэннем апляцеш.

I возьмеш ўсё, што не аддалі,
ці мо' забыліся аддаць
людзям, барознам, сіний далі
I новым маладым гадам.

23.VII.1937 г.



КАЗКА ПРА МЯДЗВЕДЗЯ

Пад шёрую восень, пад верасень месяц,
задумаў жаніцца Мядзведь ў цёмным лесе.
І кажа сватам:

— Мне шукайце пасагу;
зіму зімаваць—трэба мёду і брагі.
А у мяне ні каня, ні гароду;
надушка—і тая з альховай калоды.
За лета снапа мне нажаць не прышлося,—
то пчол даглядаў, то гнуў дугі, палоззе.
Няхай сабе будзе няважная жонка,—
каб толькі я выжыў зіму пад саёнкай...—

Хадзілі сваты ад Мядзведзя па лесе—
ўсё дзеўкі шукалі праз верасень месяц.

Хадзіл яны ў Белавеж да Зубрышкі,
да Зайцавых дзевак, былі і ў Казлішкі.
Там ветліва важных гасцей прынімалі,
жрынічнай вадой, мурагом частавалі;
стараліся ўсе ім у пояс хіліца—
сваты былі важныя — Воўк ды Лісіца!
Калі што не так, дык патрапілі-б самі
паглядзіць, дзе трэба, памаць зубамі...
Эх, важныя дзеўкі, былі-б гаспадыні,
каб мелі каўбасаў, курэй, саланіны.
Нашто і шукаць-бы што недзе другое,—
было-б для Мядзведзя жыццё залатое.
А то у Зайчышкі пасаг—руні жыта,
зімой—зледзянеўшая ў полі ракіта!
У Казлішкі зялёны дзядзеўнік ў імшарах,
падушкі з пуховак, асоту гушчары.
А у Зубрышкі па ўсёй Белавежы
не злічыш стагоў непачатых і свежых...
Ды што з іх сватам і Мядзведзю сівому,—
язык намазоліш, нагоніш аскому.

Пачулі сваты—ёсьць пад Нараччу дзеўка:
у лесе сосновым паджараю Белка,
такая вясёлая, з песнямі, з смехам,
збірае з ляшчэўніку толькі арэхі.
Насыпала поўныя куфры, як лёду,
раскусіш—як сонца, зяніты—як з мёду.
Сказалі Мядзведзю:

— Есьць дзеўка з пасагам!.. —


Прыбраўся Кудлаты у боты, ў сярмягу;
кашулю уздзеў, што злупіў у Міколы,
як той бараніў ад яго калісь пчолы;
ўзяў пояс ліповы і кій сукаваты,—
так выбраўся з світай Мядзведзь наш у сваты...

Такое вяселле магло толькі хіба
быць там, дзе ёсць Нарач, бор цёмны ды рыба.
Ігралі ў цымбалы шаршні і асвянкі,
ігралі дзень цэлы да самай заранкі;
а ў цёмным ягодніку з Цецерукамі
ў тахт Дзятлы у бубны луплі насамі,
і з вёскі далёкай, дзе жытнія гоні,
Пятух памагаў на чырвонай гармоні.
«Ляўоніху» ёмка скакала Лісіца,—
як ветрам, як жоўтым, шумела спадніца.
Аж вышаў Мядзведзь, топнуў левай ды правай,
пайшоў прысядаць—замігцелі рукавы.
Скакаць-бы ён мог так дзён пяць ці мо' дзесяць—
адно толькі боты стапталіся ў лесе;
ды на'т і ў мяне там знасіліся лапці...
На трэцююnoch пачалі раз'яджацца.

Памалу прайшоў ціхі верасень месяц.
Ляжыць, пажывае Мядзведзь ў цёмным лесе,
дзе глуш, ды сасновае шумнае рэха,
а Белачка носіць ваду і арэхі.
Насыпле Мядзведзь іх у ступу, як лёду,
а зверху бабухне дубовай калодай!

Наесца і спіць у сваім у палацы,—
на'т слухаць не хоча, хто кажа аб працы.
Пражыў генералам нямала так часу,
пакуль нехапіла у Белкі прыпасаў.
Ляжыць і rave ён, ледзь бор не аглохнё:
— Ой, мусіць, я хутка не выжыву, здохну!—
Лячыла Мядзведзя Варона-Шаптуха
і Дзяцел пастуківаў трубкай у вуха,
і банкі на пяты стаўляла Сарока,
кампрэсы яму прыкладала пад бокам...
Ды што ні рабіл—ўсё не памагала.
Шмат вылізаў лекаў—гусіны і сала...
Ды што тыя лекі, калі наш Кудлаты
з'еў двух дактароў з Белавежы лычатых...
Хадзіў тады блізка Цыган хітры недзе,
Пачуў пра цяжкую хваробу Мядзведзя
і кажа:

— Ты, бацю, не слухай нікога,
Цыган табе зелля парадзіць другога.
Відаць, ты не можаш ні сесці, ні легчы,
не можаш, мой баценька, мала ты есці!—
Дзе ў лесе дарога а з боку паліана,
лячыў Цыган брагай-сівухай да рана;
яшчэ паіў зеллем салодкім, як мёдам,
спаіўшы, Мядзведзя прыкуў да калоды,
а после усыпаў бярозавай кашы,
павёў яго цешыць людзей па кірмашах.
Перш доўга Мядзведзь касурыўся ды охаў,



6. М. Танк. Верши.

а после зрабіўся такім скамарохам!
Дзе толькі ні прыдзе пад хаты крывыя—
злятаюцца дзеци, дзяўчата, старыя,
прыносяць салодкага мёду, арэхаў,—
а ён давядзе аж да слёз і да смеху.
Смяюцца і дзеци, і куры, і коні,
як ён у шарагаўкі звонкія звоніць;
смяюцца асверы, і стрэхі, і хаты,
як пойдзе скакаць пад цымбалы Кудлаты.
Здаецца, няпраўда, што людзі гаворань,
што быў ён жанаты, што быў калісь хворым...
А Белачка там, дзе ёсьць пушча густая,
ў сасновыя куфры арэхі збірае
і добра хавае, каб часам мядзведзі
іх не знайшлі і вясковыя дзеци,
і чорнымі зорка пільнуе вачыма,
і лускае іх у сцюдзёння зімы.

А там, за сасновым за лесам, за борам,
ах, золатам сінім іграюць азёры!
А глянеш навокал—такая краіна:
дзе ступіш—то рэха, то казка, быліна...
Ёсьць праўда і сумных нямала, без ліку,
але мы іх лепей пакінем вялікім.
А вам, мае братцы, з вачыма, як золак,
аддам усе дзівы тых казак вясёлых.

ЛІСЦЕ КАШТАНАЎ

За шэрым схіленым парканам
скрыпіць пясок сырых дарог,
спадае медны ліст каштанаў
на жоўты, стоптаны мурог.

Ідзеш, яго рукамі ловіш,—
злавіўши пусціш, хай ляціць,—
зноў не шумець яму ў дуброве,
вясенних шолахаў не піць.

І сумаваць яшчэ так рана,
калі ўдалъ маніць сцежак гладзъ,
калі на шум лістоў ў тумане
умееш песняй адказаць,

калі так хочацца смяяцца,
што яшчэ чуеш, бачыш ты,
як ціха сыплюцца праз пальцы
каштанаў звонкія лісты.

7.VIII.1937 г.

НАД ВАДОЙ

На докі сыпле дождж, як сажа,
шумяць на беразе турысты.
Агні, сарваўшыся з вітражаку,
плывуць ракой з асеннім лістам.

Сягоння парады выйдуць
ў дарогу дальнюю на радасцы,
і мне-б героем Майн-Рыда
паплыць ў такое-ж Эльдарадо,

дзе салаўі, а не бараны,
складаюць звонкія напевы,
дзе не артыкулы—бананы
растуць, красуюца на дрэвах,

дзе не рабіліся-б аблавы,
на дзень, на ноч мо' раз па дваццаць,
дзе на't паэты маюць права
хадзіць па вуліцах, смяяцца.

1937 г.

АДКАЗ

Я не магу вас песняй цешыць
з аблых бурамі эстрад,
хочь меў-бы пенсію штомесяц
і спакайней-бы жыў я шмат.

І менш-бы, пэўна, чуў дакораў
багемы п'янай дзеячоў,
і панегірык вашых хворых,
і свіstu купленых дзячкоў.

А так ўжо сёння я не першы,
прышоўшы змораны дамоў,
да познай ночы мью вершы
ад вашых пальцаў, ад слядоў.

І на крыклівы, падкалодны,
і на азефаўскі ваш гул
нат можа ў барацьбе няроўнай
не адказаць я не магу,—

таму што на жывое слова,
што вынес я з сялянскіх хат,
сплыла крыві цяжкая капля
у міліёны тры карат.

3.IX.1937 г.


ПАД МАЧТАЙ

Калі на полі глуха, пуста,
і ночы выбеляць траву,
рассыпяць хмары з сініх хустак
дажджоў сцюдзёную жарсгву;

калі дарогі палярэюць,
і вечер з поўначы мацней
ў імгле зацягне адысею
з крылатым табарам гусей,—

люблю стаяць пад цяглай соснай—
пад звонкай мачтай залатой,
і плыць туды, дзе звоняць вёсны, —
плыве і край ўвесь за табой.

7.IX.1937 г.



ПАВЯЗЛІ ЦЯГНІКІ

Павязлі цягнікі
весень з вёсак у горад
праз імглу,
праз іржышчы, бары,—
каб з антонавак сонца
і з стагоў памідораў
дагарала на шыбах вітрын.

І ніколі не можна
было ўдоваль напіцца
таго сонца сіротам малым
з беспрацоўных кварталаў,
сівым камяніцам,
сутарэнням глыбокім,
сырым.

Але можна было
складаць песні пра восень
і пра жоўтае лісце
дарожных бяроз.
У кожным слове шумелі
мільёны калосся,
і звінела сталь вострая кос.

Толькі, гэткую песню
пачуўшы, вітрыны
раптам гаслі,
трыўожна крычалі гудкі...
І ляцелі на вёскі
з новай весткай няспынна
ашалелыя,
з грывай агню
цягнікі.

Іх на кожным паўстанку,
як ўраджайнае лета,
спатыкалі дзяўчата
і хмары касцоў,
і з усёй Беларусі
скрыпачы і паэты,—
а іх больш, як ў краіне
маёй
каласоў!

17.IX.1938 г.

ПАЧАТАК ОДЫ

З сцюдзёных красак белых, сініх
вянкі сплятаць зусім не штука,
мець толькі трэба трохі спрыту,
без мазалёў балочых рукі,
і трохі больш мякчайшых скабаў,
і рыбі хвост, каб плыць за модай,—
тады балотны рэхат жабы
ахрысцяць небывалай одай!
Хто не чытаў зліняўшых вуснаў
усякіх маляваных німфаў,
таго абвываюць па-сабачу
зусім без толку і без рыфмы.
А не схіліўся?—яшчэ лепей!—
Свіны кароль пі туз фабрычны
ярлык на творчасці налепіць
і над табой паставіць кліchnік.
Тады пацягнуць цябе чэрці
і па жалезе і па сходах...
У іх канцом гэта завецца,
а у мяне—пачаткам оды!

1937 г.

НАД КУРГАНАМИ

Заснулі вы, сокалы, рана
ў курганах пясчаных, спакойных,
між счежак закінутых польных,
ў краіне палос і туманаў.

Пад небам шырокім і сінім
над вамі склоніцца ліпы,
і вечер адцвіўшым язмінам
пясок залацісты асыпаў.

Спакойна... ніхто тут не можа
збудзіць ваша гэра былое.
Адны толькі матчыны слёзы
яшчэ не даюць вам спакою,—

тamu, што ў радзімай старонцы
пічастлівымі, лепшымі днямі
век будзеце вы курганамі
глядзець ў ненагляднае сонца.

3.X.1937 г.

РАМАНС

Мы любім вас усіх,
і ваши ўсе заслугі
не сцёрліся з худых
плячэй з слядамі пугі.
З пашанай хілім карк
да самых ботаў, нізка,
нічога, што рука
чагось шукае блізка.

Калі-ж у рыzmanох
вам нешта ўдасца выкрыць—
адвостраны нарог,
ці ў слове нашым іскры,—
не трэба дзіка выць
і псуць жалезам зубы:
не можа нешта быць,
калі мы вас так любім!
Святыя вы для нас,
вялікія над ўсімі,—
а некалі-ж мы вас
яшчэ вышэй падымем!

7.X.1937 г.



ЦІШЫНЯ ДАРОГ

Калі паўзла імглой падзёртай восень,
ручнікі іржышчау зрэбна-шэрых моклі,—
змоўклі

галасы людзей і коней
і напоеная дзёгцем восі;

змоўклі польныя скрыпучыя дарогі,
ад сасновых ад парогаў і такоў,
праз мяцелі, гурбы лісця залатага
да чыгуначных рагатак
гарадоў.

Цішыня расла, як вечная зарука
над малітвамі, над страхам, над пагрозай...
Можа

дзень міне яшчэ ці болей,
зноў апусцім на лапагы рукі.

Толькі песню весялейшую цяпер-бы!
Можа гэту нават—пра апошні бой,
каб на межах расахатыя нам вербы
на дарогу заківалі галавой.

27.X.1937 г.

ЯНЫ

Калі ў гарне агнём вясёлым
зазязиоць зор, камет вуглі
і ўскалыхне сталёвы молат
зямлю сырую і Алімп,—
за сны, ікаравы надзеі,
застыўшую на крыллях кроў,
за звон кайданаў Праметэя,
за дым афярны алтароў,—
у кузню долі чалавека
з усякіх сцежак і дарог
яны прыдуць у нашу Мекку
просіць і каяцца ў грахох.

1937 г.

* * *

Апалены ветрам марозным асіннік.
Усе нясуць слёз або свечак агонь.
А я тут чаго заблудзіў на магільнік?
Блізкіх ці знаёмых шукаю? Каго?

Не тут занясла іх лістамі дуброва
І зорныя ночы абвеялі сном.
Адны на дорогах злажылі галовы,
другія... не ведаю на'т курганоў.

Іду я і надпісы ціха чытаю.
З мазаікай камня імёны, гады
змывае агнём лістапад малады
і час іх рукою шурпатай сцірае.

Гранітныя пліты і мрамар бялее,—
не чорных працоўных касцей тут начлег!
Здаецца на кожным такім маўзалеі
свой звонкі павесіў-бы смех.

А тут усё тлеюць васковыя зоры.
Хтось мае адвагу маліца, прасіць,
каб слёзы гаротных праз мрамар і дзёран
нядолю вякоў перасталі паліць.

5.XI.1987 г.



РУЁЙ

Дзе-ні-дэ вольха, асіна,
пень ці адонак стары...
Свежаю кроўю ваўчынай
след адзінокі гарыць.
Дрэмлюць знаёмыя плёсы,
снегам завеяны лог.
Воўк пад срабрыстыя лозы,
змораны, чутка прылёг.
Сны ахінулі жывыя:
 бача рую, траснікі,
 чуе на лапах, на шыі
 шэрай ваўчыцы клыкі.
Будзіцца... Ноч... Адзінока
 дрэмле стог цёмнасівы.

Дзікую песню далёка
зорам працяжна завыў,—
песню пра свежае мяса
ў цёмных гушчарах сляпых,
і пра агні на папасах,
і пра галоў чарапы...
Іскрыца ў ворсе сцюдзёной
месячнае серабро.
Шэранем стыне чырвоным,
з песні сплываючы, кроў.

1.I.1938 г.

* * *

Памёр стары лірнік
ў бярозавых нетрах,
дзе лісце шапоча
зялёнае з ветрам.

Каб песень яго
не схавалі пад камень,
каб не расцягалі
рукамі, нагамі,—

аддаў струны зорам,
сум — вербам, калінам,
а радасць—азёрам,
а рэха—далінам.

Крыштальныя вочы
на сонца высока
занёс асцярожна
наднёманскі сокал.

Сягоння мы ходзім
і ходзім па краю,—
звон зор, сум і радасів,
І рэха збіраем.

16.II.1938 г.

* * *


Таму часамі ціхі смутак
падзе на вочы, як раса,
што маўчыцё вы... І чаму так
не хочаце вы напісаць?

Мо' ўжо апошняю адлігай
адаяю папаратнік, мох,
шкляныя зазвінелі крыгі
з набракшым веццем шэрых вольх;

Хмызняк маркотны атапіўшы,
журчыць за грэбляю рака,
мо' ўжо вячэрні вецер вішні
ў садах зарой апаласкаў...

На't у мяне, калі пішу вам,
вясняны дзень снягі разліў,
і па рыштоках дзеци з шумам
свае пушчаюць караблі.

27.II.1938 г.



НА ПЕРОНЕ

Гудкі і калёс перазвон,—
памалу цягнік
пад'язджае.

А ёмыла вячэрні перон
і песня і мова чужая.

І ўсё іх дзівіла у нас:
і беднась зямлі,
і багацце,
палёу хараство,
і вясна,
і нашы лазовыя лапці.

Дзесь гаснуў начлежны напеў...
Праплакаў кулік над папарам...

Хтось «Мацюся» хрыпла запеў
пад струны гавайскай гітары.

На захад ідуць цягнікі—
лён,
жыта,
сасна і бяроза...

Гляджу і гляджу з-пад рукі,
як моладасць нашу вывозяць.

1.III 1938 г.

* * *

Межы, дзе глянеш—ўсё межы...
Глушыца слова і гук.
Колькі ёсьць поглядаў свежых,
братніх працягнутых рук!

Хмарыща ўсё яшчэ вечар,
шлях засцілае імгла.—
колькі у кожнай сустрэчы
ласкі, зары і цяпла!

Бродзяць паўночныя carі
з песенным нашым вінем,—
колькі не выпітай брагі
ў нас за супольным сталом!

Хэчапца спіснуць далоні,
ў поглядзе дружбу спаткаць,
псўныя накіпам, звонам
хмельныя чары падняць,

высекчы іскрамі гукі
з нашых цымбалаў жывых,
на'т калі зраняцца рукі
дротам на межах глухіх.

14.III.1938 г.

* * *

Есць варажбітныя травы
з папараццю кучараўай,
быццам яны ўсё ліхое
дзіўнымі чарамі гояць.
Уецца зялёная сцежка.
Нейчая ў песнях усмешка
бліснула ярка і сіне, —
нават не ведаю імя!

Лепей, каб звалася рутай,
шчасцем, палірнаю зоркай,
а не купальскай атрутай,
сном ці няволяю горкай.

Рутай украсіш, што хочаш,
шчасцем на т песні напоіш:
зорка у цёмныя ночы
будзе гарэць над зямлёю.
Але з атрутай і снамі,
але у сэрцы з няволяй

пойдзеш якімі трапамі
у каласістае поле?..

Нешта над рэчкай варожаць
месяц, аер і бярозы,
і забабонныя травы
з папараццю кучаравай.

22.III.1938 г.

* * *

Пад вечар пацеркі густыя
з краплёў пасыпаў красавік.
Ты чутка слухаеш, прынік,
як звоняць перлы вадзяныя.
У іх ззяе заход і усход,
зор шафіровае праменне,
яны прапалаляць да карэння
празрысты, тонкі, сіні лёд.
Спадаюць каплі цяжка, роўна.

І неяк сумна аднаму,
і сам не ведаеш, чаму
не можаш слухаць іх спакойна,
глядзець, як зорная рака
далёкі небасхіл калыша...

І новай моладасці пішаш
Усю ноч пад звон красавіка.

27.III.1938 г.

А Ў ПОЛІ ВЯРБА

Зарой прапяялі асверы.
Вясенняя зораў сяўба
расой ападае на верас,
на песню: «А ў полі вярба»...
З здзіўленнем глядзіш чорнабровым.
У поглядзе жар залаты.
Кажу: ёсць пралескі ў дуброве...
Не вёрыш, не слухаеш ты.

Расы бы баішся, а можа
пaloхае ветру жальба?
Маніш ты чароўна-прыгожа,
як песня — «А ў полі вярба»...
Не смейся, кажу без дакору, —
засталася мала да дня, —
чыйго ты далонямі ўчора
з кryніцы паіла каня?

4.IV.1938 г.



НАД КАЛЫСКАЙ

Вечер дрэвы калыша злягка,
атрасае лісты на паркан.

Мутна гаснуць асеннія дні,
ой, не плач ты, мой сокал, засні!
Буду я калыхаць усю ноч,
буду я паглядаць у акно.

Над сасновай калыскай тваей
праляціць стада дзікіх гусей.
І, пачуўшы крылаты іх шум,
выйду ў поле я і папрашу,
каб прыселі яны на вярбе,
далі цёплага пуху табе.

Есьць далёка у горадзе дом,
ходзіць стража, пільнуе кругом.
У астрозе на нарах не раз,
пэўна, думае нехта пра нас;
чуе, як ападаюць лісты,
як не спіш цёмнай восенню ты,
як вятры напяваюць зіму.
Спі... Мы заўтра напішам яму,
што у нас не было гэтых слёз,
што ты шмат падужэў і падрос;
хутка шапку надзенеш яго,
пойдзеш новай вясной за плугом.

Вечер дрэвы калыша злягка,
зоры ясныя ловіць рака.
Ну засні, і не варта тужыць.
Хочаш, будзем іх разам лавіць?
Толькі зоркі не вылаві тэй,
што нядоляй гарыць у людзей;
не збірай і тых дробных—расу,
бо няведама што прынясуць.
Бяры лепей, што ярка мігціць,—
праз жыццё яна будзе вясці.
А то спі... Я табе запяю,
зор насыплю ў калыску тваю.

20.IV.1938 г.


* * *

Заснулі стрэхі, купалы і ліпы.
Злізала ноч неонаў сініх кроў.
І брук апошні ціхі шопат выпіў
фіятаў, фордаў і віно гудкоў.

Асірацелі і муры бажніцаў:
з іх вышаў Буда, Магамет, Хрыстос
туды, дзе стрэх салома залацицца,
дзе месяц жне, спазніўшыся, авёс.

І іх дарма вярнуцца стораж клікаў,
скарбонкай гулка звонячы пустой...
Тады ў палёх перацвітала віка,
тады трубілі гусі за ракой.

1938 г.



* * *

Помни это заклинанье,
Нил, мой Нил!
Вл. Маякоўски.

Плынуць стругі, плыты, плыты—
сасновы звонкі лес,
шырокі месяц залаты
і берагі ў імgle.
У стырню ўпіваецца рука,
і так за дніамі дні.
Гэй, воды, быстрая рака,
Назад лепш павярні!
На пнях не марыць аб красе,
гарыць жывіца ран,
калі такія ты нясеши
дары за акіян,
калі ад вострага смыка

лес, таючы, звініць.
Гэй, воды, быстрая рака,
назад лепш павярні!

Тавар ўзамен дадзім другі,
нямала, сотні тон!—

вяровак кручаных тугіх,
жалеза з рук, з акон.

Павер напеву стырніка,
плиты, плиты спыні!

Гэй, воды, быстрая рака,
назад лепш павярні!

25.IV.1938 г.

* * *

Чаўны хмар наплываюць.
На каленях маіх

вадапад

узбураных кос.

Не магу сабраць гэта золата дзіёнае,
асушыць перлы рос
на крылатых брывах маёй казкі.
Шопат слухаю вуснаў
і зайдрошчу чырвонаму шнуру караль,
што вясёлкай абвіў яе шью.

Адпачні!

Не скора адведаеш зноў,
калі вогнішча вецер распаліць
з асенняга лісця,
калі песень жывіца
ператворыцца ў цвёрды бурштын.

Ды ніяк не збяру
золата дзіўнае кос маёй казкі!
Ужо з-за курганоў
хмар чаўны наплываюць.
Мо' за табой столькі парусаў сінік
выслала мора?

27.V.1938 г.

* * *

Я гляджу на дываны. Купец татарын
расхінуў іх. Ну і дзіва,—ў цеснай краме
пахнудь стэпам і пустынъ гарачым жарам,
ззяюць марамі і дзівамі Сезаму.

А ў кутку вісяць і цэніцца другія:
неба, нівы каласістыя і браткі.
— Колькі хочаш вось за гэтых, льняных—
за напевы і за казкі маёй маткі?

Паглядзеў купец—я голы. Ну і цэніцы!
Замест трох у вочы кажа мне пятнаццаць.
Калі ўсё, што меў, на стол сыпнуў я,
ён пачаў, яшчэ не верачы, смяяцца.

Але ўсё пералічыўши да санціма,
эмойк і глянуў на мяне з нямым дакорам,
быццам я яму прыпомніў горы Крыма,
вінаграднікі забытыя і мора.

29.V.1938 г.

* * *

Навучыліся танна разменіваць помсту,
аплятаць хмелем лірыкі подыхі буры,
і пляць на дарогах чужых і не простых,
і выводзіць напеў залацістым ажурам.
Навучыліся ў спрэчках патаківаць неяк,
забываць там, дзе лепей, сваё нават імя,
і на чорных,

не змытых агнём,

юбілеях

струны перабіраем рукамі худымі.
Толькі ўсё і дагэтуль яшчэ не умеем,
можа, самага простага, смешна-малога:
не глядзець там, дзе ў сонцы жыццё зеляннее,
і хадзіць на пяць крокав


адзін ад другога.

4.VI.1938 г.

ПАЖАДАННЕ

Каб хутчэй пустое зелле,
колас ветрам наливаны,
веице сплеценага хмелю,
і крапіву ля парканаш,
і сагнутую на вытак
наших рэк нядолю-гора,
і дубцы сівой ракіты,
і з лапцей усе аборы,
хмар звісаючыя грывы,
песні, вырасшыя з плачу, —
у жніво на наших нівах
нерагнуць на серп гарачы!

6.VI.1938 г.



* * *

Перш доўга лес

на гуслях граў зялёных,
пакуль не выплыў вераснёвы дзень.
Як зоры, ападаючыя з клёнаў,
пасыпалася

лісце

па вадзе.

Паблытаў вечер струны тонаў розна.

I нехта ўстаў з развеянным чубом
і рэзка перавёў

ад неба

да барознаў

маланкі залатым смыком,
і кінуў хмары, кінуў і узветрыў,

падзёр
худымі пальцамі

галля.

І ты заплакала, што ўжо на гром аркестра
не адазвалася зямля.

10.VI.1938 г.

* * *

Марозны белы вечер хіба
не супакоіца да рана.
Цвяты крыштальныя на шыбах
цвітуць і пальцы мае раняць.
Там, дзе калісь глядзелі ўдалъ мы,—
ў снягах паўночнае Сахары—
гарашь сярэбраным пажарам
смалістыя за шляхам пальмы.
Усе год новы спатыкаюць...
А снег гусцейшы і цямнейшы...
І noch усю агнём палаюць
мае пурпуравыя вершы.

5.XII 1938 г.

* * *

Перагледзяць, памацаюць слова
і панюхаюць, можа, раз пяць.
За працяжнік, за пункт каляровы
канфіскаты наложаць пячаць.
Папытаюцца—можа знаёмы
той ці іншы замоўкшы паэт,
і ці даўна знаём з Апалонам,
з Дыянісам, з Сатырам і Зет?
І пайдуць—да наступнай візіты...
Толькі вочы бяссонна гараць,
і не ўбачыш, як дзень перажыты
зноў крывёю сплывае з пяра.

4.I.1939 г.

СКРЫПКА

Калыхаў дрэвы вецер.
Песні сінія хвоя
каля звонкага сэрца
апляла дробнаслоўем.

Таму ведае сёння
вуснаў шопат гарачы,
як хто ноччу бяssonнай
весяліцца ці плача.

Павядзеш толькі смыкам,—
у віно, што не выпіў,
цвету яблыні дзікай
ці слёз нейчых падсыпе.

6.1.1939 г.

* * *

Зноў шкода мне родных аселіц,
скрыпучых на полі калёс.
Туман серабраны абеліць
атаву звінячую, плёс.
Зара на куросаднях ціха
збіраеца ўжо начаваць,
а мне яшчэ хочацца крыху
на ржышчы пустым паставаць.
Як быццам, адходзячы ў горад,
забыўся сказаць весялей,
каб і без мяне усе зоры
гарэлі над вёскай маей.

21.I.1939 г.

ЧАКАЕМ СОНЦА

Чакаем сонца. Сцелеща туман,
плыве з палос рунеочных, па горах,
на дрот заснуўшы, на густы паркан,
і тонуць цені стражнікаў і зоры.

Павук жалезны пераплёў акно.
А мы гімн сонцу пішам на граніце.
І кожны раз, як загрыміць звяно,
па камню прабягаюць бліскавіцы.

Пакуль угледзяць—бурай веснавой
напеў наш, будзячы зару, празвоніць,
пакуль заглушаць—іншыя начой,
устаўшы, песню высекуць ў бетоне.

І хто-б з асеніх сцежак ні прышоў,
шрамы пазнае, змест іх адчытае,
і не засне!.. І будзе ноччу зноў
з-пад звенняў цэгla сыпацца сырая.

11.VII.1939 г.

* * *


Усё менш маіх таварышоў.
Адных сляды пясок завеяў
ші недзе спяць на Пірэнеях
пад ціхім попелам снягоў;
другія—сёння унаучы
драты іржавыя пілуюць,
як ломяць мур і краты—чую,—
паўзу і я ім памагчы.
Мо' разбуджу і тых, што спяць...
А гэтым, пэўна,—пакуль выстрал
сыпнє на вочы чорным лістам,—
паспею песню перадаць!

28.VIII.1939 г.

ВОСЕНЬ

Цяпер гасцей убачыш рэдка
і тыя, змораныя сном,—
а вераснёвай зорнай сеткай
заягнена у тоні дно.
І пакідаць на вечер блага
такую музыку без слоў,
не пырснуць серабраных ягад
пявучым у руках вяслом,—
пакуль яшчэ паэты дома,
турысты спяць да дзесяці,
пакуль па выцвіўших альбомах.
не удалось разнясці
наднарачанскіх акварэляў,
плывеш, дзень парусам падняць,
а ключ гусей
і хмараў белых
адносіць вечер на паўдня.

7.IX.1939 г.



* * *

Вячэрніе люстра вады
распырскалася пад вяслом.
Над ім халадок малады
ўзмахнуў вераснёвым крылом;
ўзмахнуў і ў рачную траву
атрос млечны шлях светлякоў.
Па царстве заснуўшым плыву
русалак, прайяў, лесуноў.
У ног маіх ліра і сам
пясняр я, баян-чарадзей,
шапнуў-бы закляще струнам,—
збудзіў-бы мінулага дзень...
Але няхай дрэмле жыццё,
паросшае цінай густой,
пакуль над туманным трысцём

не звоніць з турбін вадарой.
Збуджу тады чары балот,
як ў топях агні замігцяць,—
каб, вывеўшы свой карагод,
не мог вадзянік рагатаць.

1939 г.

* * *

Зноў загарэліся сосны над краем.
Дзе-ні-дзе снег прытаіўся на лядах.
Звонка з вячэрняй зарою сплывае
чыстых крыніц серабраная радасць.
Плоткай іграючай быстры мой човен
выплыў, мінаючи звішыя дрэвы,
і ў поўнаводны, успенены Нёман
разам з другімі закінуў я невад.
Нехта русалку злавіў залатую,
нехта хваліўся на вёсцы бурштынам,
выцягнуў сетку цяжкую і чую:
песня звініць, заблытаная ў ціне.
Вышаў на бераг,—усе акружылі
і пра улоў мой шчаслівы пытаюць...
Даўна, відаць, рыбакі не лавілі
песень вясняных з рэк нашага краю!

1939 г.

* * *

Гэта песня прайшла праз гады і муры,
павуцінне парваўшы калючых дратоў.
Гэта песня гарэла ўначы і гарыць —
і таму на цымбалы кладу яе зноў.
Сёння пеніцца — бродзіць рабінавы хмель
у грудзях і у жылах мазолістых рук.
Толькі ўскінеш чупрыну—вішнёвая бель
ападае на звонкае полымя струн.

Засцілайце сталы, горы, нівы зарой!
Развяжайце, вятры, туман ў полі сівы!
Мы за край, апаясаны Нёмнам-ракой,
за вясну, што на крыллях нясучь журавы,
і за моладасць даўніх баянаў-пяўшоў,
і за моладасць нашу, за сонца і шыр
небасхілу, за даль неапетых шляхоў,—
падымаем з гарачаю брагай каўши.

Толькі ў гэткія дні трэба ў струнаў лады,
перастроіўшы, ўліць волі сталъ, тонаў медзь,—

каб ад цвету вачэй і ад шчасця яны,
не рвучыся, маглі зіхацець і грымечь.
Бо ўжо з наших курганаў—э жыцця рубяжоў
сокал меж не пабача, гусляр і ратай,
толькі стэп на усходзе ў агні каласоў,
а на заходзе мора—сінеючы край.


1939 г.

НА ПЛОШЧЫ ЛЕНИНА

Асенні дзень. Звіняць лісты,
не адляцеўшыя у вырай.
У змроку раннім і густым
ён бронзавы на плошчы вырас.
Здалёку, з Смольнага прышоў
і стаў, глядзіць, як залаціца
ў чырвоным полымі сцягоў
ордэнаносная сталіца.
Сталёвым крокам перад ім
пад ўзрыва медныя аркестраў
ідуць калоны, залатым
сцягоў абвеяныя ветрам.
Дрыжыць зямля, гарашь штыкі,
на шлемах баявыя зоры.
І танкі, і грузавікі,
цияжкіх калёс гарматных говар.
І ўсіх вядзе ў зары сцягоў
да мрамарнага п'едэсталу,
да мэты сонечнай, яго
саратнік—непахісны Сталін.

Ен край наш вызваліў з турмы,
ён сонца запаліў над намі,
і радасныя сёння мы
ідзём шырокімі шляхамі.
Зачарараваныя глядзім
на сілу, моц сваёй радзімы,
што ззяе полымем жывым.
І вусны самі шэпчуць імя
таго, хто з Смольнага прышоў,
таго, хто ў гэтым ветры сіім
калыша зарава сцягоў
і правіць лётам сакаліным.

•7XI. 1939 г.



У ДАРОЗЕ

Упершыню шум верасоў,
звон журавоў над краем,
знаёмых і таварышоў
спакойна пакідаю.
Бо ведаю—і без мяне
ў садах збяруць чарэшні,
і ўжо ніколі ў сэрцы жней
не засумуе песня.
Цягнік ляціць. Яшчэ гараць
агні ў вагоне слепа,

а ўжо калышыца зара
падсолнухаў над стэпам.
І не паспееш крыкнуць:—Глянь,
якая шыр—дарога!—
а велізарная зямля
кідаецца пад ногі.
Хвалюе вечер курганы.
Тут, як па мору, бродзіш,
на'т забываешся ў якім
цягнік ляціць стагоддзі.
Але бялеюць воблакі
і топалі, з усходу
з калгасным хлебам ветракі
насустрач нам выходзяць.
На сотні вёрст перада мной
кавыльная раёніна,
і Дон над ёю цецівой
сцягнуў лук неба сіні.
Таварыш мой, акын стэпоў,
з дамбрай не расстаецца.
Напеў яго гартаных слоў
я разумею сэрцам.
Бо пра адно мы з ім пяём,
адно палае імя
над гэтым стэпам, над Дняпром
і над усёй радзімай.

1940 г.

НАД МАГІЛАЙ М. БАГДАНОВІЧА

Прагучыць сірэна ў порце часам.
Кіпaryсаў дрэмле ціхі сад.
Дрэмле Ялта, па крутых тэрасах
льеца вішань белы вадапад.

Тут вясна асыпала ўсё цветам
і цяжэй знайсці ўчарашиі след.
Хоць над рannім курганом паэта
напісалі імя і санет.

Мне шкада, што спозніліся годы,
а твае так рана адцвілі—
сёння разам вышлі-б да усходу
прывітаць радзімы караблі,

рокат мора, збуджанага ветрам,
воблакаў ключ сіні і зару,
што з вяршынь аснежаных Ай-Петры
кожны дзень плыве на Беларусь.

Курганоў прадвечнага спакою
кіпарысы вартай сцерагуць.
Але, пэўна, калі гром прыбою
змоўкне і растае ў пене гул—

чуеш ты, як звоняць сосны ціха,
як, палі вітаючы свае,
недзе ўнучка слуцкае ткачыхі
пра вясну шчаслівая пяе.

10.V.1940 г.

* * *

Восень тлее, і з лясной глушки
вечер пах прыносіць гаркаваты.
Вось і хата: дзед яшчэ імшыў
зруб яе смалісты, сукаваты.
Я ужо старога не застаў,
без яго зардзіліся асіны.
Ён памёр пад шум асенних траў,
толькі стрэльбу ў спадчыну пакінуў.
Цецярук з ягодніку ўзляцеў.
Па прывычы стрэльбу я рыхтую
і сачу за ценем паміж дрэў,
хопь, напэўна ведаю, спудлую.
Што-ж, няхай шчасліва ён ляціць,
будзячы прадвечныя абшары,
выстрал толькі рэхам прагучыць,
як напеў ці восені фанфары.
Я іду ў стары, знаёмы лес
па знаёмых сцежках і палянах,
дзе ў зялёной некалі імгле
я хадзіў з старым на паляванне.

Ён вучыў сляды распазнаваць,
гаварыць на галасах птушыных,
да зямлі прыпаўши, вычуваць
кожны шум і пах крыўі звярынай.
І калі паліцыя ў сяло
прыхадзіла—выкрадаўся першым,
і хаваў жвіроўку, і ў дупло
радзіў мне хаваць і мае вершы.
Не адзін зарубцаўся знак
з тых часоў панурых і балючых.
Над старымі пнямі маладняк
расшумеўся галасамі пушчы.
І хоць больш ніколі на яву
тут стары не пройдзе паляўнічы,—
я вышэй ўздымаю галаву
на вяршыні сосен падзвіцца.

5.I.1941 г.

* * *

Я, можа, сотню раз прайшоў
на роднай старане,
прастор і даль яе шляхоў
даўно знаёмы мне.
Чуў, як у цемры векавой
стагнала у ярме,
і ўсходы руні маладой
касіла градам смерць.
Я межы бачыў, на якіх
нядолі рос асот,
муры астрожныя і ў іх—
зняволены народ.
На могілках і ўсюды быў,
дзе хмараў ценъ лягла,
дзе толькі песня барацьбы
са мной прайсці магла.
Таму прастор калгасных ніў,
свабодная зямля,
і нашы сонечныя дні
век славіць буду я.

І як не пець, калі вясну,
што растапіла снег
і ажывіла старану,
сустрэць прышлося мне?
Сустрэць не схіленай сасной
над польным курганом,
не адзвінеўшаю струной
і на'т—не старыком.
Зрок ясна бачыць прад сабой
шляхоў і рэк узор,
над Маўзалеем, над зямлёй
праменне вечных зор.
І голас гулкім серабром—
пяеш—звініць ўдалі,
ў трэль салаўіную ці ў гром,
ў любую песню лі.
Яна скупаецца ў жытаях,
высокіх і густых,
яна зайграе у барах
на соснах залатых.

24.IV.1941 г.

ТКАЧАМ

Каго не хвалюеш ты,
песня
фабрычных сірэн і матораў!
Па сонечных цэхах іду я.
Хай славіцца
праца ткачоў!
Я віджу стаханаўцаў, моладзь,
з кім разам у бітвы хадзілі,
з кім волю віталі, і танкі,
і зоры
на щлемах байцоў.

Вясёлкамі ззяюць на пражы
үсе колеры нашай радзімы:
чырвань Крэмлёўскага сцяга,
і Арктыкі снежная бель,
глыбокі блакіт акіянаў,
зелень стэповых прастораў,
зелень наднёманскіх пушчаў
і спелае
золата ніў.

З любоўю ткуцца палотны
з бавоўны, з лёну і шоўку,
якімі атуляцца ўзорна
мільёны шчаслівых дзяцей,
дзявочыя стройныя грудзі
і хлопцаў шырокія плечы;
палотны, якімі засцелім
святочныя
наши сталы.

Дык тчыце-ж, браты, лятуценні,
ва ўзорах — шляхі самалётаў,
цудоўныя казкі і песні,
ўраджаяў калгасных плады!
Для Сталінскіх

слаўных паходаў,
для новых Кастрычнікаў, Маяў,
для новых совецкіх рэспублік
чырвоныя
тчыце сцягі!

28.IV.1941 г.

ТЫ БУДЗЕШ ЖЫЦЬ, РАДЗІМА!

Мы з года ў год мазольнымі рукамі
кавалі зброю моцную сваю,
каб ў мірны час над нашымі палямі
яна звінела ў каласох з сярпамі,
а ў грозны час служыла у баю.

Сцягі радзіме працавіта ткалі, —
у кожнай нітцы наших сэрц прамень, —
каб ў мірны час яны, як сонца, ззялі
і справядлівым гневам запалалі
над лютым ворагам у грозны дзень.

Мы гадавалі дружбу ў сэрцах смелых,
каб ў мірны час за працай, за сталом
яна звінела песняй і кіпела
у маладосці нашай, у вяселлі,
а ў грозны час была маім клінком.

Сягоння ўсё праверылі ў агні мы:
стальную зброю, дружбу і сцягі.
Ты будзеш жыць, квітнець, мая радзіма!

Дарма груган над хмарамі сівымі
вядзе свае смяротныя кругі.

Няма штыкоў, якія-б нас скрышылі,
і хмар, якія-б засланілі дзень,
і сілы, роўнай мужнасці і сіле,
што, разгарнуўшы сталінскія крыллі,
да славы неўміручай нас вядзе.

1943 г.

МЫ ВЕРНЕМСЯ

Клубамі чорнымі дым віўся,
ўгрызаўся ў вочы і ў раллю.
Мы адступалі, падпаліўши
свае сядзібы і зямлю.

Каб там, дзе завітае вораг
або яго заблудзіць конь, —
бурлілі рэкі і азёры,
і помсты палымнеў агонь.

І ўсюды ў полі і ў акопах
фашицкіх гадаў і іх зрок
дущыў, сляпіў гарачы попел,
магільны замятаў пясок.

Настане дзень баёў апошніх.
Мы адступілі, каб было
дзе легчы ворагу на пожнях,
паросшых сіней гавылой.

А мы шляхі вярнуцца знайдзем,
як вырай іх знаходзіць век,
па сонцу, што над намі ўзойдзе,
па звону беларускіх рэк.

27.VIII.1941 г.




НЕ ШКАДУЙЦЕ, ХЛОПЦЫ, ПОРАХУ...

Не шкадуйце, хлопцы, пораху,
куль гарачых і гранатаў.
Усе, каму свабода дорага,
падымайцеся на ворагаў,
на катаў!

Пушча змрочная, высокая,
недаступная паліана,
будзь ты могільнікам ворагам,
стань прыстанішчам для сокалаў —
партызанаў.

Век жывым звяр'ю не вырвацца
і ад помсты не схавацца.
Нашы сілы растуць, шырацца, —



6048

над Дзвіной стаім, над Прыпяцю
на варце.

Днём буранамі крылатымі,
быццам цень, праходзім ноччу
сонным лагерам, між хатамі,
зніштажаючы гранатамі
банду воўчу.

Чуюць гады ў кожным шораху,
што ўжо блізіца расплата,
чуюць з страхам песню ворагі:
не шкадуйце, хлопцы, пораху
на катаў!

24.IX.1941 г.

МАЦІ

Старая маці за лучынай
кашулю шые і узор
выводзіць песняй салаўінай,
шляхамі святаянскіх зор.

Сын — вольны сокал — партызаніць,
але настане час, з лясоў
ён у кашулі вышыванай
да маці вернецца дамоў.

А можа, можа злая куля
ўпляце ў узор смяротны пень,
чырвонай ружай на кашулі
кроў дарагая зацвіце...

Не, не павінен ён загінуць.
Старая хіліць галаву,
і слёзы на кашулю сына
з вачэй гарачая плывуць.

Паўночны сон не хмарыць маці.
На шыбах пачынае днець.

Чырвонай ніткаю закляцце
тчэ на кужэльным палатне.

Закляцце ад варожай кулі,
ад лютай смерці, ад пятлі,
ад груганоў, каб праз кашулю
дасташь да сэрца не змаглі.

15.III.1943 г.

ГАСТЭЛА


Ты ляцеў над краінай башкоў.
Пасівеўшыя замкаў вежы,
стрэхі хат, даль блакітных палёў
і, як жнеі, бярозы на межах...

Самалёт, быццам чайка зарой,
пранасіўся над хвалямі жыта,
будзіў нетры плужанскіх бароў,
легендарнае возера Світазь.

І нішто не казала аб тым, —
у той дзень і спакойны і ясны, —
што засцеліць зямлю гэтую дым,
што ў крыўі хутка сонца пагасне,

і што прыдзеца нам, капітан,
скрыжаваць з лютым ворагам зброю,
што краіна башкоў можа стаць
хутка помнікам славы героя...

Гул мацнее, расце кад зямлей.
Дбайна сочым за кожным палётам.



Можа, над паласой франтавой,
крылле ўбачым твайго самалёта?

Не відаць... Толькі яркім агнём
небасхіл азарыўся пагасшы.
І на заход звяно за звяном
пралятаюць знішчальнікі нашы.

Пралятаюць яны штурмаваць,
зніштажаць лютых ворагаў смела,
і ў агні, ў кожнай бітве шукаць
самалёт капитана Гастэла.

1942 г.

НА РУБЯЖЫ

Заходні вецер з нетраў баравых
нясе з сабой пажоўклыя лісты,
нясе, цярушиць на падзол сівы,
на ўзгорак безымянны і круты,
што павуціннем аплялі драты.
Лісты лажаца, як гарачы жар,
на вочы змораных байкоў, на твар.

Пачуўши дотык вераснёвых крыл,
як дотык чулай матчынай рукі,
сваіх вачэй не зможаш не адкрыць.
І, ўбачуўши лісты бяроз, ракіт,
успомніш край пакінуты, ў якім
яны раслі, з якіх шляхоў, палос
у твой акоп іх сухавей занёс.

На іх не вераснёвых зор сляды,
а кроў сяспёр, закатаваных кроў,
і папялішчаў неастыўших дым,
і зарава палаючых лясоў.
Няхай для паўшых—гэта ліст вянкоў,

для нас — жывых — прывет з святой зямлі,
дзе мы таксама некалі раслі.

Ноч ападае, шалясцяць лісты.
Курлыкаюць у небе журавы.
І, бы ўздагон, успыхнуў залаты
прамень ракеты. Праз туман сівы
мо' знак хто даў ім, каб на паплавы
яны вярталіся да родных гнёзд, дамоў,
куды з баямі батальён ішоў.

8.IX.1943 г.

ПІСЬМО

Толькі нач настae,—
і ўзryваюцца, падаюць зоры.
Ужо трэція суткі
ніхто з нас вачэй не змыкаў.
Нават чорным здаецца
над намі устаўшае сонца
і, як мірнымі днямі,
на ўзлесці расцвіўшы чабор.

Хто заснуў вечным сном
на здабытым акопе,
хто — ад зморы —
на спаленай ніве прылёг,
але ўсе па загаду: наперад!
Гатовы,—
нават паўшыя,—
ўстаць і ў атаку пайсці.

Падпаўзае сястра.
Часам раны каму перавяжа,
часам вусны вадою

з баклагі асвежыць...

— Сястра!

Паднясі нам патроны

ад тых, каму больш непатрэбны.

Хутка кончу пісаць —

і адправіш вось гэта пісьмо:

«Дарагія мае!

Недзе вы з-за Урала, з-за Волгі
кожны дзень углядзецаеся у той бок,
дзе палае агнём Беларусь.

Перад намі наш край!

I насустрач выходзяць бярозы,
быццам маткі, што з часу расстання
стаялі, чакалі сыноў.

Хутка зноў загудуць
і зазвоняць вагоны
на радзіму з далёкіх усходніх палёў.
Толькі вы не сумуйце,
пабачыўши нівы стаптаныя, —
мы іх бачылі першыя,
першыя імі прыйшлі.

Попел іх нам асеў
назаўсёды на скроні,
нас апаленымі абымалі
рукамі сады.

Хоць у ранцах у нас

былі толькі сухар ды набоі,—
красаванне і зеленъ лістоў
абяцалі мы ім...

Недзе стогне зямля
пад варожай лавінаю танкаў.
Узрываюцца зоры над намі.
Атака....»

— Сястра!
Калі я не дакончу пісьмо,
ты дапішаш:
радзімы рубеж перайшлі мы,
і сям'і і сябрам
з Беларусі прывет перашлеш.

1943 г.

28 ЧЭРВЕНЯ

(Памяці Я. Купалы)

Зноў чэрвень вуліцы Масквы
заліў расплаўленым блакітам,
вяснянай зеленню абвіў,
і толькі дальні гром зенітак
напамінае — бой ідзе.

У гэты час душой салдата,
душой паэта, кожны дзень,
як раны боль, адчуеш страту.

У змрочнай зале цішыня.
Сябры прыходзяць развітаца.
Як сэрца звон-набат суняць
каля тваёй труны на варце?
Ты не памёр, ты адпачыць
прылёг, змарыўшыся у скрусе,
і чуеш, як Сула гучыць,
і сніш ты сны аб Беларусі.

Але хаўтурны рэквіем —
жалобны марш — ўсяму пярэчыць.

І між вянкоў вясняных крэп —
на провады, не на сустрэчу.
Тваю труну нясуць сябры.
І колькі плеч яна схіляе,
як навальніца у бары,
як хмара над далёкім краем.

Смерць пагасіла песняра,
забрала ў грозную гадзіну,
калі пажарышчаў зара
яшчэ лунае над краінай.
Але жыве і будзе жыць
баяна песня, што з народам
прайшла да ясных зор, крыніц
усе пакуты і нягоды.

Дарэмна ворагі яе
спаліць стараюцца і знішчыць.
Яна з руінаў устае,
з гарачых Мінска папялішчаў;
яна вядзе і кліча ў бой
знішчаць фашистыкі зброд паганы.
Над Нёманам, над Беразіной
яе спываюць партызаны.

Настане дзень, настане час —
усе збярэмся на радзіме.
Ты вечна будзеш сярод нас.
І непаўторнай тваё імя

легендай стане у вяках,
паходнай, што сваім праменнем
паможа ў будучыню шлях
прабіць наступным пакаленням.

30.V.1943 г.

МЫ ЗНОУ НА МЕСЦЫ ТЫМ...


Быў чэрвень.

Эшалоны рана
на фронт спяшаліся, ішлі,
прыбраныя цвятамі Казахстана,
сібірской хвойй, сінявой ліманаў,
калоссямі украінскай зямлі.
На абгарэлых на перонах нашых
іх сустракала шмат сірот і ўдоў.
Усе яны успаміналі паўших
сваіх бацькоў, сваіх братоў, сыноў.
Байцы сціралі пыл зялёной мятай
з гарачых касак, хлеб дзялілі свой.
Боль забываючы, дзіця рукоў
цягнулася пагладзіць ствол гарматы.
Мінулі дні...

Мы зноў на месцы тым,
дзе ўсё тады заслаў агонь і дым,
дзе шквал прайшоў варожай чорнай сталі.
З-пад першых снегавых праталін
сінене рунь.

Не, не ад гора мы
прыпалі да зямлі радзімае грудзьмі,
але ад радасці, што недарма тут
выходзілі насустрач цягнікам,
і недарма дзіцячая рука
цягнулася да нас і да гарматаў.

23.II.1942 г.



НА ЧЫРВОНЫМ ПЛЯЦУ

(З паэмы „Янук Сяліба“)

Поўнач.

Куранты крэмлёўскія звоняць.
Не уцячы ад назойлівых дум,
што агарнулі
і пляцам чырвоным,
як неадступныя цені, ідуць.
Можа за гэтую ноч над крайнай
новы лес шыбеніц вырас, і зноў,
рукі скрущішы, на здзек, на чужыну,
вораг пагнаў і сясцёр і братоў.
Вечер праносіць заходнія хмары,
толькі не снежнай мяцеліцы бель —
попел гарачы далёкіх пажарышч

мне ападае

на твар,

на шынель.

Попел далёкіх загонаў, з якімі
звязан, як чарамі лёсу, навек
ўсімі карэннямі і залатымі
струнамі песень

і жыламі рэк.

Некалі марыў: пабачыць Таці,
каб у жытнёвым напеве майм
Афрыкі сонца магло залаціцца,
ванты звінелі

з прыбоем марскім.

Быў-бы сягоння шчаслівым з нас кожны
хочь на руіны вярнуцца дамоў,
да абгарэўшых бяроз прыдарожных,
да незасеяных нацых палёў.

Ведаю — страт яшчэ будзе нямала
і ў пераможным апошнім баю.

Веру — дзень прыдзе,

і з урнай Купалы

вернемся мы на радзіму сваю.

Можа не суджана з нас каму будзе
поўдзень убачыць

над Нёмнам,

Дняпром,

можа буранамі ўспенены студзень

і над майм прашуміць курганом.
Песню сябры занясуць на радзіму
ў касках паходных,
 у ранцах сваіх,
песню, якую спавітыя дымам
хвой чакаюць на сцежках маіх.
Звоніць куранты над пляцам Чырвоным,
Хутка світанне.

Ярчэй і ярчэй
з цёмнай імглы і завеі шалёнай
переда мною ўстаюць:
 маўзалей,
вежы і зоры, прыбранныя ў інэй.
Колькі, Москва, ты мне шчасця далі
Колькі ты раз у цяжкую гадзіну
яснай надзеяй, прытулкам была!
Можа таму з табой зліты навекі
ўсе мае думы і струны души.
Так толькі часам зліваюцца рэкі,
каб на прадвесні
ільдзіны крышыць.

1943 г.

У МЯЦЕЛЬ

Буран, як ашалелы, вые,
снег уздымаючы сівы.
Стаіць нямецкі вартавы,
кляне буран, снягі Расії,
што замялі кастроў агонь,
абоз, палаткі, батарэі,
і думы пра далёкі Рэйн,
і курганы сяброў яго.

Сон морыць. Толькі не заплюшчыць
вачэй, сячэ сплюздзёны град,
і страх залаціць пад бушлат
з звярыным стогнам цёмнай пушчы.
Вось замаячыў нейчы ценъ.
— Стой, хто ідзе?..

Няма нікога.
Чарнече слуп каля дарогі,
ды снег мяцеліца мяце.
А мо' не слуп? Зноў кліча:
— Хто там?
І раптам чуецца адказ:

— Паслухай, не страляй у нас, —
свае, салдаты з восьмай роты.
Дамоў направіліся мы,
каб адплаціць за ўсе нягоды
і ганьбу з нашага народу
кryвей праклятых гадаў змыць. —
Адзін — ледзь рыzmanом прыкрыты,
з забітаванай галавой,
другі — аблеплены зямлёней,
у касцы, кулямі прабітай.
— Ідзем ад самае Масквы,
тут і зямля нас не прымое,
і сем'і кожнага чакаюць...
Ну, што-ж, прапусціш, вартавы?

Яшчэ ён думае, гадае:
мо' гэта людзі не свае,
ды, раптам, трупы пазнае,
і з рук віントоўка выпадае.
Салдаты ў снежнай тонуць мгле,
а вартавы стаіць, не знае,
ці гэта сон, ці здань якая.
Але бялее свежы след.

І з цёмнай пушчы вее жахам.
Займаецца з усходу дзень,
і ад абозу ён ідзе
іх следам на далёкі заход.

А па абочынах гараць
і тлеоць папялішчы сёлаў,
ды над бяскрайнім полем голым
иляе разгневаны буран.

12.II.1942 г.

* * *

Я майстэрню скульптара люблю:
груды мрамара, граніта, гліны,
дзе мастак, як Саваоф біблейны,
ажыўляе чарамі зямлю,
дзе, забыўши адпацынак, сон,
шлях жыцця свайго, як міг кароткі,
ускрашае цені сваіх продкаў,
славу нашых герайчных дзён.
За акном прамень вячэрні лёг,
блізка восень, з ёй глухая поўнач.
Мо' яшчэ мне некалі ў працоўню
суджана пераступіць парог
і адчуць на вуснах анямелых,
на вачах сталь вострую разца
і убачыць, што шляхі жыцця
за майм курганам пашырэлі.

15.IX.1943 2.

* * *

Каб мары-сны, як ліст сатлеўшы,
не змыла бурных дзён рака,
я ў непакорных рыфмах вершаў
іх працавіта замыкаў.

Але праз дзень усе, як брага,
перабрадзіўшая ў віне,
не уталялі вечнай прагі
і больш не цешылі мяне.

Хіба таму і нам, паэтам,
пражыўшым век, апошні дзень
здаецца днём тварэння света,
тае зямлі і неба, дзе
ты не паспеў імя даць лепшай
краіне казачнай сваёй
і на'т усім шматлікім вершам,
что размінуліся з табой.

1944 г.

ТЫ СЁННЯ ДАЛЕКА..

Ты сёння далёка, сяброўка мая.
Над фронтам успыхнуў чырвоны маяк —
пашчэрблены месяц — і мо' на яго
усе батарэі адкрылі агонь.
А ён паміж хмараў плыве ўсё вышэй,
туды, дзе за валам акопаў, траншэй
над Волгай стэповая дрэмле зямля,
і толькі не спіш ты, сяброўка мая.
Ты слухаеш ветру асенняга шум
і сумных ніяк не пазбудзешся дум,
і не уцячэш ад самотных гадзін.
Калі-ж уначы прачынаецца сын,
малымі рукамі абдыме ў журбе,
напросіць і ласкі, і песні ў цябе, —
яму не адмовіш, яму прапяеш
пра Нарач далёкую, пра Белавеж...
І ў гэтую песню заслухаўся я,
хочь ты і далёка, сяброўка мая.

8.XI.1943 г.

ПЕРСЦЕНЬ

На раненай бярэсце
вясняны сок густы,—
жыщё і смерць, як персценъ
алмазны, залаты.

Напоўнім кубкі сокам,
о, мілая мая,
і ў кубак твой глыбокі
свой персценъ кіну я.

Яго іржою чорнай
не спляміць — залаты,
не так як той, што ўчора
ўзяла на палец ты.

28.IX.1943 г.



КАЛІ СУСТРЭУ ЦЯБЕ...

Калі сустрэў цябе я вечарам,
адчуў і радасць і трывогу,
і затрымаўся, быццам нечага
я не узяў з сабой ў дарогу.

Чаго? Қавалак хлеба чорнага,
ў якім дыміць радзімы попел,
прамень Палярнай з неба зорнага
ці жвіру з першага акопа?

Не, гэта ўсё са мной, як некалі.
Аднаго толькі нехапае:
зцененых густымі вейкамі
тваіх вачэй, што сонцам ззяюць,

тваіх валос, якіх не краталі
ні навальніцы, ні туманы,

І рук, пахучых польнай мятаю,
і вуснаў, моладасцю п'яных.

Усё ты гэта добра ведаеш.
Калі-ж цябе я сустракаю,
мяне — знарок ты ці нясведама —
на раздарожжы пакідаеш.

На раздарожжы, дзе віднеенца:
«Налева ці направа пойдзеш,—
пустыня прад табой рассцелецца
і век спакою ты не знайдзеш»...

Ды я спакою не вымаліваў,
і не жабрак — прасіць спагады,
хочь ахапіла мяне зарава,
як лес гаручым лістападам.

Іду і сам з сябе дзіўлюся я,
як вусны, спаленая сёння,
іра твае вочы, косы русыя,
не стогнам, але песняй звоняць.

Той песняй, ад якой ніколі мо'
няхопіць ўратавацца сілы:
яна прраб'еца сонца полымем
і за апошнім небасхілам.

28.X.1943 г.

* * *

Мы берагам мора ішлі.
Каб хвалі не зблыталі кос,
не змылі, як перлу з зямлі,
цябе на руках я панёс.

Шчаслівы, я чуў за сабой,
як хвалі кричалі: «Аддай!»
І, ўзняўшися, чайкі гурбай
праводзілі ў сінью даль.

Пасля, як пакінула ты
на ўзмор'і мяне аднаго,
не раз я прыходзіў сюды,
шукаючы следу твайго.

Ды следу нідзе не відаць,
зраўнялі ўсё хвалі. Адны,
як думы цяжкія, ляжаць
апаўшия з круч валуны,

як думы пяжкія, якіх
і ў сэрцы нялёгка насіць
і нельга прыбоем марскім
з пясчанага берага змыць.

31.V.1943 г.

ЛАСТАЎКІ

Тут жорсткі бой нядаўна быў.
Стайць счарнелая вярба,
і вадасточная труба,
ў якую дождж і гром трубіў,
ўсім абвяшчаючы вясну,
вісіць аглохшы, а над ёй
будуюць зноў прытулак свой
дзве ластаўкі.

І на сцяну
ужо ўзабраўся дэікі хмель,
нібы чакае, што ў акне,
як некалі, яму мільгие
рука ці кос дзявочых бель.

На вуліцы баец стайць.
І ён угледзеўся ў акно,
нібы спадзеючыся зноў
сустрэць ля гэтых камяніц

І дзеўчыну і маладосць.
А мо', пакуль яны дамоў
з далёкіх вернуцца шляхоў,
пільнуне ластавак гняздо?

15.V.1943 г.

ЯНА ХАТУ БЯЛІЛА...

Яна хату бяліла
і чароўнай рукой
сцены, столь абвадзіла
васільковай каймой.

Я глядзеў у здзіўленні
на разліў сінявы
і на вочы-праменні,
на блакіт іх жывы.

Хоць быў час адыходзіць,
ды ніяк я не мог,
аж да сонца усходу,
кінуць хаты парог.

Бо шляхі і крыніцы,
нават сны, як зарой,
абвяла чараўніца
васільковай каймой.

І сягоння на краю, —
хоць мінулі гады. —

дзе бываю, шукаю
успамінаў сляды.

Толькі шмат у нас хатаў,
дзе заўсёды вясной
белюць сцены дзяўчаты
і абводзяць каймой.

Зайдзеш — бачыш: не тая..
Без патрэбы тады
пра дарогу спытаеш
ды папросіш вады.

25.IV.1944 г.

РЭКВІЕМ

Свято касмічным пылам
рассыпалася ў зале.
Ты рукі апусціла
на клавішы раяля.

Ты нам запела сагу,
што тоіць дно марское,
гра мужнасць і адвагу
загінуўшых герояў.

Як чайкі ў буру, пальцы
на клавішах-ільдзінах
то прабавалі ўзняцца,
то падалі ў глыбіны.

І галасілі гукі,
пакуль ім у тумане
не працягнула рукі,
як промені світання.

Як промені, якімі
ты азарыла мора,

шукаючы любімых,
адплыўших у прасторы.

Ты клікала іх чула,
аж з рокатам прыліва,
з марскога дна пачула:
— Мы ля гармат, мы жывы.

15.1.1944 г.

РОДНАЯ МОВА

З легендаў і казак былых пакаленняў,
з калосся цяжкога жытоў і пшаніц,
з сузор'яў і сонечных цёплых праменняў,
з грымулага срэбра маланак, крыніц,
з птушынага шчэбету, шуму дубровы
і з гора, і з радасці, і з усяго
таго, што лягло назаўсёды ў аснову
святыні народа, бяссмерця яго —
ты выткана, дзіўная родная мова.

Няма на зямлі таго шчасця і гора,
якога-б ты нам перадаць не магла.
Няма такіх нетраў, глубокага мора
і гор, праз якія-б ты не правяла
мяне на радзіму, туды, дзе сягоння
стаіць акрываўлены вораг з пятлёніем,
над кожнаю хатай, над сонцам чырвоным,
стаіць над табой і над песняй маёй —
над тым, што было і што век будзе вольным.

Народ пранясе цябе, родная мова,
святлом незгасальным у сэрцы сваім
праз цемень і годы змаганняў суровых.
Калі-ж ападзе і развеецца дым
і нівы зноў сонечна закаласяцца —
ізноў прашуміш ты вясняным дажджом
і песняй украсіш ты свята у хаце,
і струнам дасі іх сярэбраны гром,
і вусны расквеціш усмешкай дзіцяці.

3.XI.1943 г.

ЗАУСЕДЫ ПОУНАЧЧУ...

Заўсёды поўначчу, калі
прачнуща пад вясняным шумам
разлівы родных рэк, калі
мяне наведываюць думы:
якімі гукамі струны
і песнямі ты ўвекавечыў
дні гора, нашай славы дні
і гэтых зораў бляск прадвечны?
З далі сінеючай на мель
з прыбоем вынесла суровым
шмациё разбітых каравел,
паэмаў адзвінеўшых слова.
Нібыта часу не было
агледзець ветразі калісьці,
праверыць кожнае вясло
і прасмаліць жывіцай днішчы.
Аж крыўдна да гаручых слёз,
якія толькі майстрап знае
і той, хто столькі перанёс,
як мы, расстанняў з родным краем.

Таму, калі цяпер спяшаць
за лёгкай славай у прасторы,
я не імкнуся тых дагнаць,
чый недалёкі шлях у моры.
Бо нам патрэбна у жыщі
яшчэ адкрыць нямала спектраў,
пакуль ля нейкай з Антлацід
з ног не сабе салёным ветрам.
Тады па мачце смаляной,
што даплыве да родных гоняў,
ці на баклазе, у якой
нордостам запавет прыгоніць, —
патомкі змогуць адчытаць
апошнія каардынаты,
дзе кожны голас, што чуваць
як гром, быў гулкім і крылатым,
а зрок крыштальным, як алмаз,
абмыты снежнай пенай мора,
і ад якога мо' не раз
устыхнуць чэрвеньскія зоры.

24.IV.1944 г.



КАЗКА ПРА МУЗЫКУ

(З паэмы «Янук Сяліба»)

Жыў на Палессі

музыкант Кулік.

Ніхто, як ён, на скрыпцы не іграў,
ніхто, як ён, не ўмееў павесяліць,
ды бог і чорт яго упадабаў.

Спрачаюцца, каму яго забраць.

Бог кажа:

— Мой, бо дзіўная ігра
была святлом,
што азарае дзень,
была слязой, якая гасіць гнеў,
была малітвай
за грахі людзей

і гімнам, праслаўляючым мяне...
Чорт зморшчыўся ад гутаркі такой.
—Няпраўду кажаш...

Ён зусім не твой.
Складаў ён гімны—толькі не табе,
але зярну і сейбіту, які
ўстае раней за ўсёды за цябе,
і сонцу, азарыўшаму блакіт.
Я следам з году ў год

за ім хадзіў.

Маліцца ён не ўмеў і не любіў,
хоць з сэргіца, быццам крэсівам, смыком
мог высекчы і слёзы і агонь.

Ён наўт здалёку абмінаў твой дом,
але ў карчме я сустракаў яго.

Дзе хто жаніўся
або паміраў,
дзе хрэсбіны хто на сяле спраўляў,—
там з мужыкамі ён гарэлку піў,
нас лаяў,

ды іграў ім «Крыжачка»,
аж лапці хмарай уздымалі пыл.

Нашто табе гуляка-музыкант?
Ды і яму ў цябе дакучыць жыць.
Хоць раз старому чорту удружи:
аддай Музыку,

бо якраз няма

каму іграчъ у ноч пад новы год
ці на купалле,

калі ведзьмаў шмат
злятаеща заводзіць карагод.—
Пачухаў бог патыліцу:

— Тады
няхай сам вырашыць ісці куды:
ці ў тваё пекла,

ці ў мой райскі сад,
ці для цябе, ці для мяне іграчъ.
Напэўна-ж не захочаца назад
ісці на бацькаўшчыну гараваць.—
Блішчыць у небе месяца нарог.
Стаіць Музыка паміж двух дарог:
адна—у пекла,


а другая—урай.
Рашаенца: куды яму ісці?

Але ён тут успомніў родны край
і што не ў кожнай хале алгасціў,
і не на ўсіх хрысцінах пабываў,
і не на ўсіх вяселлях адыграў,
і не з усіх яшчэ ён чарак піў...

Зноў захацелася яму дамоў.
Паправіў лапці, струны патужыў
і на Палессе,

граючи,
пайшоў.

— Гэй, пачакай!—яму крычалі ўслед



і чорт спалоханы і бог, але
ужо далёка быў Музыка наш.
Каб зноў яго вярнуць—паслалі смерць
І вось, як цень, за ім брыдзе яна,
пільнуюочы, ці скора ўжо канец
вяселлям, хрэсбінам. І кожны раз
пытаеца ў карчме:

— А не пара
табе на неба?

— Не, вось лаглядзі:
яшчэ не бачу ў хмельнай чарцы дна.
І, пэўна, век Музыка будзе жыць
сябрам на радасць і на славу нам.

1943 г.

БЕЛАРУСЬ

Я адгадаць не раз ханеў
твой дзіўны вобраз і заўсёды,
у час асенняй непагоды,
мне засланяла хмары ценъ.
Калі-ж прадвеснem залатым
у рысы твару я ўглядаўся,—
як сонца, прамянела ты,
зноў неразгаданым тады
твой вобраз для мяне застаўся.

Я чуў у песні голас твой
і бачыў хараство убору
у слуцкім казачным узоры,
ў радках кірыліцы святой.
Жывую летапісь вякоў,
што Нёманам, Дняпром шумела,
чытаў з граніта гарадоў
і з безымянных курганоў,
што азарыў агнём Гастэла.

У казках, думах песняроў
была ты, часам, сірацінай,
была гаручаю калінай,
што ў полі расцвіла вясной;
была слязой, ў якой мігцяць
расстання і сустрэчы зоры,
была, як сонца ўзняты сияг,
была дарогаю жыцця,
без краю кінутай у прасторы.

Але такой, як сёння ты
з'явілася, ніхто не бачыў,
гарэлі полыменем гарачым
асін пажоўклыя лісты.

Прахладай веяла з дуброў,
плылі вячэрнія туманы.
У змрочнай засені лясоў,
каля распаленых агнёў,
адпачывалі партызаны.

А цішыня з усіх старон.
Адно чуваць, як у азёры
са звонам ападаюць зоры,
і ціхі раненага стогн.
У ноч такую не да сну:
ўсё бачыш родныя дарогі,
сінь Нарачы, Беразіну,
абвугленую старану.
У сэрцы кожнага трывога...

І вось тады ў паўночны час,
па цёмных нетрах і палянках,
ты падыходзіш, партызанка,
хадою ціхаю да нас.
Каму гаючы сон дасі,
у будучыню шлях пакажаш,
каму паможаш пагасіць,
развеяць сум на верасы
і чула раны перавяжаш.
Надзеяй асяніш жывых,
над паўшымі пахіліш постаць,
як маці, і на жвір пагосту,
сабраўши з нетраў баравых,
і з сенажацей, і з палёў,
ўсе краскі лепшыя і збожжа,
зарніцы майскіх вечароў,—
ты, як вянок, у ног байцоў,
расой асыпаны, паложыш.
І пойдзеш зноў шляхамі ты
нязведенымі, баравымі.
І толькі ўсяды тваё імя
мне шэпчуць травы і лісты,
гудуць свабодныя вятры,
вандруючыя ў паднябесі.
І там, дзе яркія кастры
гарашь, як полымя зары,
звініш у несмяротнай песні.

1944 г.

АДЫХОДЗЯЧЫ З ХАТЫ

Прысвячаю Пімену Панчанку

За дальнімі хмарамі

Хаты,

асверы,

юнацтва.

За даўнімі марамі

Гнацца яшчэ мне і гнацца.

Чаму-ж на растайных гасцінцах,

Шляхах журоўліных,

Даўно перацвіўшая сніца

У полі каліна,

Рыбацкія сеткі і пешні,

Сасновыя бруссі,

У баях адзвінеўшыя песні

Маёй Беларусі?

Мо' ўсё гэта—рэха жывое,

Што следам нясецца

Праз доўгія голы за мною

З вятрамі па свеце?

Мо' ўсё гэта—тая-ж краіны
Чароўная сіла,
Што цягне з шляхоў журоўліных
Птушыныя крыллі?

I, пэўна, калі абарвецца
Яна і адзвоніць,—
Асыплюцца зоры на сэрца
Завеяй сцюдзёной.

Таму, адыходзячы з хаты
У трагічнае лета,
Як сейбіт, што кінуў зярніты,
Я кінуў прыкметы.

Іх шмат. А чым больш іх, тым лепей,
Бо хто гэта знае:
Відущымі ці можа аслепшым
Дамоў завітаеш?

Тады табе кожнае дрэва
На родных разлогах,
І камень, і рэха напеву
Не збіцца памогуць.


I добра, што мудрасці гэтай
Нас доля наўчыла:
Бо як-бы знайшоў свой палетак
З вярбою пахілай,

I месца, дзе хата стаяла
З страхою, як грэбень,
I цяглыя сосны ўздымалі
Вяршыні пад неба?

А гэта патрэбна, каб жыць нам,
Каб з ранаў акопаў
I з сэрца пакінуты змыць нам
Пажарышчаў попел,


Каб восенню—рана ці позна—
З зярнятамі жыта,
У прадвечныя паўшы барозны,
Ізноў прарасці там.

1.1.1945 г.



БОЙ НАД БЕРАЗІНОЙ

Як толькі ноч і зор агні
Сплылі Беразіной,
На безыменнай вышыні
Зноў разгарэўся бой.
Пракляты немец поўз, як гад,
А мы вялі агонь,
Пакуль не стала у гармат
Снарадаў на яго.
Тады мо' дзесяць раз падрад
Нас абыходзіў ён,
Пакуль не выпаліў салдат
Апошні свой патрон.
Пачуўши сілу, з крыкам «галт»
Чорт бег на дрот, ламы,
Пакуль увесь запас гранат
Не выпусцілі мы.
Адбіты, зноў лез, вёў агонь,
Як ашалелы выў,



Пакуль на чэрапе яго
Прыклад я не разбіў.
Калі-ж нічога не было
У нас ў руках, адны
На зрытых, знішчаных палях
Сінелі палыны,—
З нас нехта ўспомніў, што насмерць
Кляліся мы стаяць
Правадыру і нашу чэсць
Грудзьмі абараняць;
Успомніў нехта, што ва ўсіх
Есць бацькаўшчына ў нас
І для якой вачэй сваіх
Нам замыкаць не час.
Мы ўсталі на брусвер-накат,
Хто жыў быў, і пайшлі,
З крывей заціснуўшы ў руках
То грудзіну зямлі,
То штык гартоўны... і тады,
Рвануўшыся, грудзьмі
Змаглі варожыя рады
Прараваць, зніштожыць мы...
Нас і сягоння не спыніць,
Што дзень—то новы бой,
Што дзень—на іншай вышыні,
Над іншаю ракой.

1944 г.

ПАЛЯКАМ

Мы ведаем ваш дзіўны край:
Грунвальды векавечнай славы,
І полымя, якім гарашь
Руіны сённешняй Варшавы.
Нацягнены Карпатаў лук,
Славянскіх, братніх рэк напевы,
Нам блізак вашай мовы гук—
Шапен натхнёны і Міцкевіч.

Таму, у гэты час, калі
Навала чорная над краем,
Калі агонь нас апаліў,
Дняпром і Віслай кроў сплывае, —
Вас заклікаем за сабой.
Праз даль франтоў ляціць наш голас;
Ідзіце ў пераможны бой
За справядлівы мір, за волю.

Хто не адклікнецца на кліч,
Той, ведайце,—закляты вораг,
Які нас хоча падзяліць,

Які пад нашы стрэхі ўчора
Вайны паходню падлажыў
І на славянскія загоны
Праз векавыя рубяжы
Пусціў, правёў арду тэўтонаў.

Не трэба нам чужых дарог,
Бароў, узгоркаў і крыніцаў,—
Курганы і стальны народ
Азначылі сяліб граніцы.
Але граніца волі там,
Дзе згіне след апошні кáта,
Дзе ўтопча гусеніцай танк
Труп гітлераўскага салдата.

Усе ідзём на барапьбу,
Нас клічуць бацькаўскія гоні,
І, зноў прабіўшыся на Буг,
Сустрэнем братняя далоні.
І нас і вас чакае край—
Мацней-жа сцінем нашу зброю!
Ужо займаецца зара
Над намі і над полем бою.

25.V.1943 г.

ПРАЛЕСКІ

Даўно мяне кідае лёс
Па гарадах, па плошчах шумных,
Дзе не пачуеш цёллых рос,
Як пахнуть свежым хлебам гумны.
Адно звініць трамвай, асфальт...
Да глыбіні ўсяго праймае
Звон гэты, і, здаецца на'т,
Ужо і я тут стаў трамваem.

І раптам бачу: на рагу,
У прадаўшчыцы-маладзіцы,
Маю блакітную тугу—
Букет пралесак залаціца.
І хоць на заходзе гарыць
Чырвоным сонца светафорам,
Я сэрцам зноў ля тых крыніц
І акрываўленых разораў,

Дзе на пакінутай зямлі,
На папялішчах, пералесках,

Як пад Масквою, расцвілі
Таксама першыя пралескі.
Ды сёння ў роднай старане
Каму яны азорашь шчасце?
На безымянным кургане
Ім суджана вянком апасці.

Але за то, што расцвілі
Прадвеснікамі перамогі
На шматпакутнае зямлі,
На астравінах баравых,
Ля нашых спаленых парогаў—
Ад сэрца блаславіце іх,
Хто памятае, ў край дарогу.

1944 г.

ПІМЕНУ ПАНЧАНКУ

Каб я быў эмірам ці шахам
У нейкім далёкім Іране,
Адкуль мне, часамі, на Захад
Свае прысылаэш пасланні, —
Даўно-б з дапамогай Алаха
Замкнуў-бы граніцы наглуха
Для ўсіх пілігрымаў-манахаў,
Для ўсіх песняроў-валадураў.
Адны з іх даносяць Алаху
Пра ўсе праграшэнні; другія
Сябрам сваім пішуць на Захад
Пра розных красуняў, якія
Схаваны ў гарэмах у шаха.
Таго і глядзі, што наклічуць
Ші гнеў непамерны Алаха,
Ші новых яшчэ паліяўнічых
За ўсходній экзотыкай шаха.

18.XI.1944 г.

МЫ У СВОЙ ГОРАД ПРЫШЛІ...

Мы ў свой горад прышлі
Ад Москвы і ад сцен Сталінграда—
Мы аглухшы былі
Ад нязмоўкшай яшчэ кананады
І аслепшы амаль
Ад дарожнага пылу і дыму
І ад вогненых хваль,
Ахапіўшых прасторы Радзімы,—
Каб адразу пачуць
Цішыню папялішч і руінаў
І вачмі ахінуць
Гэтую каменнную дамавіну.

Першы вечар апаў
Разам з намі ля вогнішч абозных,
Ды не адпачываў
З нас ніхто на крыавых барознах.
Не таму, што, як некалі, шлях
Млечны летняя ноч запаліла,
Не таму, што зямля
Праз сталёвыя каскі паліла.

Галавешкаю ў высь
Нехта кінуў над горадам месяц,
І ў праменях сівых
Каміноў зачарнела узлессе,
І, як гром, па-над ім
Бляха з дахай сарваных грымела,
І клубіў чорны дым,
Быццам рой кажаноў ашалелых.
Я устаў і пайшоў
Між палатак абозных і бачыў,
Што ніводзін з байдоў
Не заснуў каля вогнішч гарачых.
Што іх спудзіла сон,
Што яны паглядаюць на заход,
Людзі з розных старон —
Масквічы, украінцы, казахі?
Пэўна, рана адна
Нам усім не давала спакою,
І мы ўсе да відна
Рыхтавалі паходную зброю.

А на грудах руйн
Шумных некалі плошчаў, кварталаў
З-за уральскіх раёнін
Папасаліся коні і рзалі...
— Горад мой, горад мой! —
Я аклікнуў, і кожны твой камень
Гэтай ноччу глухой

Прагрымеў у адказ галасамі.
Асцярожна падняў
Я адбіты граніта кавалак.
Чым і дзе ён ляжаў,
На якім красаваў п'едэстале?
Мо' з фабрычнай трубы
Яго вышчарбіла навальніца,
Мо' калонаю быў
У адным ён з палацаў сталіцы?
Мо' падмуркам служыў
Або брукам на люднае плошчы,
Па якой я хадзіў
Вось у гэткія зорныя ночы?..
І хоць ведаю—дні
Тваёй славы зазялоць нанова,
І разбіты граніт
Знойдзе месца сваё ў адбудове, —
Непакояць мяне
Куль варожых сляды, нібы раны,
Што на кожнай сцяне
Засталіся крывавіць і раніцы.
Бо пакуль даляцеў
Да граніта асколак гранаты,
Тут стаяла, як цэль,
Постаць маткі, сястры маёй, брата...
— Горад мой, горад мой,
Колькі гордых іх, мужных і смелых
Тут лягло пад табой,

На руінах тваіх анямельых?! —
Толькі цені ўстаюць —
І цень кожны гаворыць мне імя —
І праз горад ідуць,
І, як Данте, іду я за імі...

Гэта можа страшней
Ад усіх падарожжаў у пекла,
Дзе-багнямі мяне
За грахі катаўалі і секлі.
Бо хто толькі прайшоў
Па зямлі беларускай і відзеў
Трысцянец і галоў
Дагараючыя піраміды, —
Чуў галошанне ўдоў,
Матак асірацеўшых, якія
Тут шукалі сыноў,
Нібы кнігаўкі, ў ночы глухія, —
Той не хутка ізноў
Знойдзе сон пад радзімы страхою,
Пакуль попел з палёў
Ён не змые варожай крывею
І не пройдзе па ўсёй
Па зямлі, ад агню пачарнеўшай,
Мсціўцам грозным, судзёй,
Што асудзіць жывых і памершых...

Млечны шлях дагарэў
Нада мной, і па жнівеньскіх зорах

Я ішоў і сустрэў
Новы дзень, што ўваходзіў у горад.
Ен у шэлесце дрэў
Плыў па пыльной бясконцай дарозе.
Пераможна грымеў
Гулкім громам гармат і абозаў.
А за ім з-за Дзвіны,
З-за палескіх імшар і туманаў,
І з-за Беразіны
У свой горад ішлі партызаны.

Гэта — новы прылёт
Птушак з выраю віць свае гнёзды.
Гэта — сонца зварот
На курганы бацькоў, на барозны.
І мы ўбачылі зноў,
Азароняя сонцам, сцягамі
Праз вяршыні гадоў,
Горад наш з маладымі садамі.
Горад наш, над якім
Ленін бронзавы ўстаў з маўзалея,
І ягонай рукі
Узлёт арліны ў вяках прамянее;
І гарыць, як зара,
Горда Сталінскі сцяг наш крылаты,
Што наш шлях азараў
Ад Масквы і ад сцен Сталінграда.

1944 г.

НА БРАЦКАЙ ЗЯМЛІ

На заход —

варта векавых часін.

На ўсход — далёкі лятуценняў шлях,

На поўнач, на поўдня,

у далячынъ

Раскінулася польская зямля.

Дзяюбуць яе сапёрскія ламы —

Аж іскры з-пад лапат і з-пад штыкоў.

І крыўдзімся на гэту глебу мы,

Хаваючы сваіх таварышоў.

Здаецца, непрытульная яна

І мулка будзе тут адпачываць

Байцам, якім больш трох гадоў вайна

Не дазваляла вочы замыкаць.

Здаецца, і пясок тут шмат цяжэй,

Як на радзіме,

Над Беразіной,

І неба на змярканні сцюдзяней,

Як над далёкай хатаю сваёй.

Ды толькі рана,
на світанні, мы,
Узбіраючыся на круты Безкід,
Убачылі на саване зімы
Зялёныя
хваёвыя
вячкі.


Хто на перадавую іх прынёс?
Хто іх рукам: беражна звязаў,
Сястра, ці мо' паранены Хрыстос,
Сышоўши з прыдарожнага крыжа?
Хто б там ні быў...

Мы ведалі адно:
На брацкай, на сваёй зямлі байды
Ляглі спачыць
цяжкім

салдацкім сном,
А мы наперад можам зноў ісці.
Яны чакаць нас будуць нач і дзень,
Каб на шляху зваротным стаць у строй.
Пад сцягам,

што да славы нас вядзе,
У свой край вярнуцца песняй баявой.
Вярнуцца песняй у далёкі дом,
Слязой гарачай — да вясняных вод,
Вярнуцца сонцам і яго святлом
Зазязць у сэрцы матак і сірот.

24.III.1945 г.



ГАЛІНКА І ВЕРАБЕЙ

— Галінка-вярбінка, —
Прасіў верабей, —
Мо' пакалыхала-б
Маіх ты дзяцей?

Галінка не хоча
Дзяцей калыхаць.
— Ідзіце, казулі,
Галінку ламаць.

Казулі не хочуць.
— Ідзіце, ваўкі,
Лавіці, караші
Казуляў такіх,

Якія не хочуць
Галінку ламаць,
Якая не хоча
Дзяцей калыхаць.

Ваўкі не схацелі.
— Прыходзьце, стральцы,
Каб непаслухмяных
Ваўкоў правучыць,
Якія не хочуць
Казуляў караць,
Якія ляняцца
Галінку ламаць,
Якая не хоча
Дзяцей калыхаць...
Пайшлі паляўнічыя
У лес на ваўкоў:
Спалохана зверы
Пабеглі з дуброў,
Пабеглі казуляў
Лавіць і караць;
Казулі пабеглі
Галінку ламаць;
Галінка-ж-вярбінка
Са страху хутчэй
Давай калыхаць
Вераб'іных дзяцей.

З тых дзён без спачынку.
Каб кожны быў рад,
Калыша галінка
Усіх птушанят.

25.III. 1945 г.

ЖУРАВЕЛЬ і ЧАПЛЯ

На адным канцы балота
Была хата Жураўля,
На другім канцы балота
Чапля шэрая жыла.

Надакучыла сівому
Жыць самотна Жураўлю,
Блukaць каля буралому
Па балотнаму гніллю,

Слухаць жаб неугамонны
Рогат, шум у трысніку,
Перагуды, перазвоны
Камароў у талаку.

Вось задумаў ажаніца
Ды на Чаплі Журавель
І пайшоў да маладзіцы
Па імшарах, па дрыгве.

Ляпу-чапу, ляпу-чапу,—
Журавель ідзе-брыдзе,

Праз сем дзён прышоў да Чаплі
І гаворыць: —Добры дзены!

Ші не хочаш за мяне ты
Выйсці замуж?—А яна
Кажа: — Што ты, — кажа, — гэта
Сабе выдумаў сп'яна!

Непрыгожы, доўганогі,—
Лепш ідзі адкуль прышоў!—
І пабрыў сваёй дарогай
Сумны Журавель дамоў.

Ды адумалася Чапля,
Што дарма за Жураўля,
За балэтнага суседа,
Яна замуж не пайшла.

Ляпу-чапу, ляпу-чапу,—
У хату Жураўля ідзе.
Праз сем дзён прыходзіць Чапля
І гаворыць: —Добры дзены!

Ші не возьмеш мяне ў хату?—
Журавель ёй кажа: —Не!
Дзе з такої, як ты, чубатай,
Паказацца ў свеце мне?

Шыя выгнута вужакай,
Хараства ні ў чым няма!

І убор твой аніякі,
І нягодная сама.

Калі Чапля з хаты вышла,
Журавель пашкадаваў,
Што пакрыўдзіў яе лішне,
Што за жонку не узяў.

Ляпу-чапу, ляпу-чапу,—
Па дрыгве і па вадзе
Ізноў сватацца да Чаплі
Журавель ідзе-брыдзе...

І так ходзяць яны ў сваты
Цэлы свой птушыны век,
І стаяць іх воддаль хаты
Па канцах балот і рэк.

9.IV.1945 г.

У ДЗЕНЬ СВЯТА

Для пераможнага салюта,
Якім байцоў Радзіма славіць,
Мы ведалі: Урал магутны
Даўно руду ў мартэнах плавіць.
І для сустрэчы маткі з сынам—
Салдата з роднаю краінай
Даўно у очах слёзы спелі
І ў сэрцы зоры палымнелі.
Для тосгаў за жывых і паўшых,
За баявую славу нашу
Даўно зярно набракла хмелем,
А песня—рэхам і вяселлем.
Таму ў дзень урачысты свята
Хай слёзы радасці палаюць,
У чарах сонца закіпает,
Плююць салют ствалы гарматаў!
Іх рэху вечна будуць ўторыць
Зямля вакросшая і зоры,
І сэрца моладзі шчаслівай,
І песня сейбіта на ніве.

8.V.1945 г.

У ГЭТЫЯ ДНІ

Нас не пыталіся хто мы
У гэтыя дні за граніцай.
Братам мы даўно вядомы,
А ворагі ведалі мсціўцаў.

Браты нас даўно чакалі,
Насустрач нам выхадзілі
І нас абдымалі рукамі,
І песні пра нас злажылі.

Мы з імі дзяліліся хлебам,
Што вырас у стэпах данецкіх,
Пад зорным апаленым небам—
Святым нашым хлебам совецкім.

З баклагаў паходных пілі мы
Віно, свежасць Віслы, Вельставы,
За Сталіна і за радзіму,
За будучыню і за славу.

А вораг праходзіў моўчкі,
Ці стаў пад позіркам нашым,

Дадолу спусціўшы вочы,
І побач быў дзень учарашні.

Мы кáтам прыпомнілі сёння
Агні Трысцянца і Майданек.
Здавалася нам, што патронаў
Ці хопіць адпомсціць за раны,

Мо' нейчая крыўда забыта,
На нашых бясконцых прасторах
Ляжыць скамянеўшы гранітам,
Шуміць на Палессі ракітай
Ці стогне ля Чорнага мора...

І мы прыслушаліся ветру,
Што веяў з усходніх барознаў.
Ды ціха было у паветры.
Вярталіся птушкі у гнёзды.

16.V.1945 г.

ІВАН-ДЫ-МАР'Я

Даўно калісці з прастораў рускіх,
З далінаў Нёмана
Крыжацкі комтур да замкаў прускіх
Гнаў шмат палонных.

Былі між імі хлапец з дзяўчынай
(Іх скутых гналі),
Іван ды Мар'я ў сваёй краіне
Іх людзі звалі.

Калі пад вечар абоў праходзіў
Мяжу-граніцу,
Калі знікалі ўдалі, на ўсходзе,
Бары, крыніцы:

— Далей не ў сілах ісці, каханы,—
Сказала Мар'я,—
Ісці ад родных дуброў, палянаў,
Ад зор і хмар я.

Іван сказаў ёй:—Даўно пара нам
Спытаці шчасця,



Чым жыць і гінуць век у кайданах,
Лепш вольным пасці...

Начной парою, глухой гадзінай
Юнак адважны,
Здабыўши зброю, з сваёй дзяўчынай
Уцёк з-пад стражы.

Калі-ж дазнаўся аб гэтым комтур,—
Хутчэй шляхамі
Услед пагнаўся з атрадам конным
За бегляцамі.

Тры дні няспынна пагонь ляцела,
І каля Нёмна
Хлапца з дзяўчынай дагналі стрэлы
У полі роўным.

Дагналі стрэлы, ды не дагнала
Іх смерць-няволя,—
Дзе кроў іх пала, закрасавала
Там кветка ў полі.

І сёння ўсюды, каля стажар'яў,
Па белым свеце
Легенду-кветку—Іван-ды-Мар'я
Калыша вецер.

5.VII.1945 г.

КРЫНІЦА

Каб асвяжыць свае вусны
Днём падарожным, буднім
(Гэта было далёка
Ад бацькаўшчыны маёй),
Я пахіліся толькі
І ў серабранай студні
Цепю свайго не ўбачыў,
Хоць сонца было нада мной,
Хоць там было ўсё адбіта,
І снежныя гор вяршыны,
І цуг аблакоў лятучых,
І тонучых у бязмеж...
Я зразумеў: мяжа тут,
А за мяжой пустыня,
А за пустынай, недзес,
Зямлі і жыцця рубеж.
Не ведаю колькі часу—
Хіба што мінулі годы—
Ішоў я па рэху дальнім
Да родных сваіх крыніц,
Якія-б змаглі і прагу

Маю уталіць заўсёды,
І ценъ мой з праменнем сонца
У тоні сваёй адбіць.
Ты здзіўлена, прыгажуня,
Калі я за твой напітак
Гатоў з падарожнай кайстры
Сягоння усё аддаць.
І я быў калісьці іншым,
І ў шуме любой ракіты,
Здавалася мне, напевы
Адны і тыя-ж гучаць.
Але я чуў скаргу птушак,
Якія згубілі гнёзды,
І як сумавалі песні
Без рэха сваіх бароў;
Я відзеў, як засыхалі
Зярніты ў чужых барознах,
Занесенія віхурай
І хмарай з маіх палёў.
Таму я і слаўлю тройчы
Радзіму, крыніцы, дрэвы,
З якімі, як час настане,
Зліецца мой голас і ценъ,
Якія карэннем вып'юць
З грудзей маіх ўсе напевы
І шумам вяршынь абвесцяць
Другі нараджэння дзень.

19.VII.1945 г.

СОН НАД НЁМНАМ

1

Аднойчы Хрыстафор Калумб
Прышоў і кажа:—Браце,
Ты, бачу, плесняю аброс,
Заседзеўшыся ў хаце.

А я цябе тры дні шукаў
Па ўсіх дамах начлежных,
Па ўсіх пўных і караблях,
Па цэлым узбярэжжы.

Мне трэба падабраць людзей,
Якім на гэтым свеце
Усёроўна дзе грудзьмі глытаць
Марскі ахрыплы вецер,

Якім дакучылі сябры
І крэдыторы ўмесце,
І стражнікі, і песняры,
І Свет Стары нарэшце.

Хачу я новы шлях знайсці
У Індыю па шчасце,
І нат' падрыхтаваў ужо
Вандроўніцкія снасці.

І нат' у трум я закаціў
З поўсотні бочак рому,
Каб весялей было плысці
Па хвалях невядомых.

Дала мне каралева ліст,
Дала мне каравелы...
Яшчэ не верыў я, але
Быў подпіс Ізабелы.

Яшчэ не верыў я, але
Руку падаў на згоду
І кубак разам з ім падняў
За дзіўныя прыгоды.

2

Мы штурмаў і дзён не лічылі.
Паўдзённае сонца агнём
Нас, як галаўню, апаліла
І высушыла насы жылы,
Як рэі, з якімі пяёмы.

Пяёмы мы аб ветры крылатым,
Аб тым, што мінула даўно,

Аб тым, як плылі Арганаўты
Шукаць залатое руно.

Слеў слухаюць рыбы і мора,
Вандроўныя хмары ўдалі,
Зусім незнаёмыя зоры,
Зусім невядомыя горы
Нікім неадкрытай зямлі.

Калі-ж мы ступілі на бераг,
Вітаць нас, адзін за другім,
Сышліся і птушкі, і зверы,
І з цёмных пячораў багі.

Дзівіліся птушкі, што крылляў
У нас не было, як у іх;
А зверы, што мы гаварылі,
На мове якой гаманілі
Далёкія прашчуры іх.

Багі нас пыталі ў здзіўленні:
Хто будзем, алкуль мы прышлі
І дзе мы ад светастварэння
Да гэтага часу былі?

Усіх непакоіла, што нас
Прыгнала да іх берагоў:
Ці выпадку вечер шалёны,
Ці мара аб краі чароўным,
Ці хцівая прага купцоў?

Мы-ж цешыліся, як малыя,
Знайшоўши прыстанішча зноў.
І ветразі «Санта Марыя»
Алелі ад наших кастроў.

3

Мінулі месяцы, гады.
Шмат хто радзімы нівы
Забыў у клэпатах жыцця,
Ў пагоні за нажывай.

Адны па пущчах і лясах
Звяроў лавілі, білі,
Жвір вымывалі залаты
З залатаносных жылаў,

Другія за шмаццё, за ром,
За шкло, люстэркі, фарбы
Ў тубыльцаў і у іх багоў
Выманівалі скарбы.

А я згубіў пакой і сон,
Калі прыбоем сінім
Прынесла з бацькаўшчыны мне
Сасновую галіну.

Я паказаў яе сябрам,
Прыплыўшую з-пад Нёмна.
Але ніводзін з маракоў
Не мог сасны прыпомніць.

Я гаварыў, якой яна
Расце ў бары высокай,—
Але і Хрыстафор Калумб
Забыў пра край далёкі.

Тады я вырашыў адзін
Плысці да той хваіны,
Што працягнула да мяне
Праз акіян галіну,

Каб адшукаць яе ў бары,
Ці на высокай кручы,
Прыпасці сэрцам да яе,
Да зелені гаючай.

Няхай прышчэпе да ствала
Мяне з сваёй галінай,
Абмые ветрам і зарой
Наднёманскай краіны.

4

З чаўна, ў якім збіраўся плыць,
Каб плыць хутчэй, усё я
Багацце выкінуў за борт
У тонь, на дно марское.

Там зліткі золата былі
І перлы, і каралі—
Усё, што наскуплялі мы,
Што прагна назбіралі.

Адно да мачты прывязаў
Сасновую галіну,
Якая-б мне дапамагла,
Шлях значыла ў краіну.

Аж да крыві мне грудзі, твар
Шторм бічаваў балюча,
Пакуль мой не разбіўся сон
З чаўном на нейкай кручы,

На кручы, на якой шумеў
Бор векавы, сасновы,
На кручы, над якой сінеў
Мой поўдзень вераснёвы.

7.X.1945 г.

СВЯТА У ТАЛІНЕ

Бячэрняе сонца мы неслі здалі
На крыллях свайго самалёта,
Пакуль не апала яно у заліў,
За мачты Балтыйскага флота.

I вось перад намі зазязлі на міг
Святочныя свечы граніта —
Чырвоныя вежы: і Карлегерыт,
I грузная Пакс-Маргарыта.

Крутымі завулкамі наш праваднік
Вышэй і вышэй нас узводзіў.
Аж, бачым, ужо запалалі агні
Мінульых падзеяў і стагоддзяў.

Усё тут было нібы казачны сон:
Каменні і людзі, і горад,
I вытканы ў зоры нябес парасон,
I штурмам узрытае мора.

Яно нам ўсю ноч адпацыць не дало,
З салённых змываючы скалаў,

З гарматамі, з мачтамі, з ветрам раўло —
Салют перамогі спявала.

А з месяца чары лілося віно
У нашы баклагі, ў далоні.
Яго мы пілі, і у сэрцы яно
Агнём палыхае сягоння.

10.XI.1945 г.

ШАПЭН

Каго у Лазенках паўночнай парой,
У змрочных алеях, глухіх пералесках,
Каля апусцеўлых муроў каралеўскіх
Нястомна шукае нямецкі канвой?

Мо' ценъ бегляца з-за драгоў Асвенціма
Уцякла ад смяротнай пагоні сюды?
Мо' знойдзены мсціўцаў народных сляды?
Не, каты прайшлі, не заўважыўши, міма.

Ім трэба быў той, чые гукі жылі
У дыханні мільёнаў, ў няскораных сэрцах,
Хто на акрываўленай польскай зямлі
Народу свайму гаварыў аб бяссмерці.

І вось акружылі Шапэна яны,
Прыкладамі ўдарылі ў бронзавы помнік.
І з арфы разбітай, з парванай струны
Маланкамі гукі рвануліся ў поўнач.

Іх не заглушыў прагрымеўши узрыў,
Што ўзняў аж да зораў граніт п'едэстала, —

Акорд за акордам зрываўся і плыў,
І сіла касмічная ў іх нарастала.

І сёння ў Лазенках, над кронамі дрэў,
Над прахам Варшавы, над ценямі паўных,
Над светам, дзе бой за свабоду грымеў,
Лунаюць акорды жалобнага марша.

II.XI.1945 г.

ВІЛЬНЯ

Я гэты горад знаю з даўных дзён,
Дзе дрэмлюць замка гордая руіны,
Дзе ўзняў густое веце ясень, клён
Над сном акамянелым Гедыміна,
Дзе, пад аркадамі сівых муроў,
Праходзяць цені вулкамі вузкімі:
Пясняр Літвы, наднёманскіх палёў,
У падарожным плашчы пілігрыма,
І Каліноўскі, і таварышы...
Я чую голас іх у змроку шэрым,
І чую, як Вілля ў начной цішы
Бароў прадвечных падмывае бераг.

І хоць навісшых камяніцаў сінь
Начэй нямала беспрытульных туліць.
А ў збуджаным напеве успамін
Яшчэ не ўсё балючае заснула,
Яно на кожным кроку устае,
Гарыць у вераснёвай пазалоце,
Дзе вечер песні першыя мае
Рваў на Лукішкім на калючым дроце, —

Усё-ж люблю я гэтых вуліц гул,
Граду Панар, высокі золак раніц,
І маладосць, абвіту ў тугу,
Якой у вочы можна смела глянучь.

Я гэты горад знаю з даўных дзён.
І кожны раз мне новыя старонкі
Суровай былі адкрывае ён,
Запісанай на камні вежаў звонкіх.
І я чытаю пыльныя радкі,
У якіх вітае светлы дух Скарыны,
І устаюць мінулыя вякі
І славуныя краіны гадавіны.
Вось абеліск узніяўся, як прамень,
Над Чэрняхоўскім, над магілай паўшых,
І слова Сталіна палаюць noch і дзень
Аб вечнай дружбе і аб славе нашай.

Я гэты горад знаю з даўных дзён.
І каб не хвойны пах бацькоўскай хаты,
І каб не нарачанская хвалі звон
Ля курганоў, ля сосен расахатых,—
Хацеў-бы я, каб мой апошні спеў
Тут, сярод гэтых незабыўных вулак,
Дзе ўпершыню ён гулка празвінеў,
Знайшоў спакой і вечны свой прытулак.

4.XII.1945 г.

ПЕСНЯ ЯНОСІКА

«Эй кабы йо ведзял»
(З славацкай народнай песні)

Эх, каб ведаў я, хлапчына,
Дзе мая блукае доля, —
Абышоў-бы паланіны,
Усё горнае прыволле,
Пакланіўся-б ёй у пояс
І у госці запрасіў-бы,
Ранний, позняю парою
Частаваў яе, паіў-бы.

Эх, каб ведаў я, хлапчына,
Па якіх палях, дубровах,
Па якіх шляхах дзяўчына
Мая ходзе чорнаброва, —
Са сваімі юнакамі
Палацеў-бы я да мілай.
— Будзь, — сказаў-бы, — сэрца, з намі!
Не схацела-б — ўзяў-бы сілай.

Эх, каб ведаў я, хлапчына,
Дзе схаваная ў магнатаў
Бочки поўныя і скрыні
Срэбра, золата, дукатаў, —
Сваёй востраю цюпагай
Я разбіў-бы іх, рассыпаў,
Каб меў кожны брат-бадзяга
Пагуляць за што і выпіць.

Эх, каб ведаў я, хлапчына,
Калі мой пагасне месяц,
На якой ў бары хваіне
Гайдукі мяне павесяць, —
Атуліў-бы усё вецце
Аксамітам, шоўкам алым,
Каб мякчэй было па смерці
Галаве ляжаць удалай.

Эх, каб ведаў я, хлапчына,
На якіх на гуслях людзі
Зложаць пра мяне быліну,
Спяноць песню, не асудзяць,—
Я абмыў-бы тыя струны
Сваймі чыстымі слязамі,
Аблакамі, ветрам шумным,
Татраў белымі снягамі.

11.XII.1945 г.



СІЛЬНІЦКІ

Па тым як з атраду прыбег вартавы,
Як пераступіў ён у хату парог,
Як шапку-папаху сарваў з галавы
І першае слова прамовіць не мог, —
Бацькі зразумелі: ў лясах, за Дзвіной,
Дзе ноччу грымеў несціхаючы бой,
Ці куля нямецкая раніла сына,
Ці труп яго недзе пад сіверам стыне.

Панурая поўнач над полем глухім.
Плыве з папялішчаў удушлівы дым.
Шумяць абгарэлых сосны бароў.
Бушуе ламаючы крыгі Дзвіна.
Галосіць пад вострым смыком палазоў
Тугой безнадзейнай сцяжыны струна.
Сільніцкі ў дарогу далёкую едзе, —
Выходзьце праводзіць, браты і суседзі!

Што-ж нізка спусцілі галовы, сябры?
Ён толькі на час свае вочы закрыў,
Ён толькі на час лёг спачыць у труне,
Ён хутка падымецца, пойдзе ізноў
Па горах, далінах, па нетрах бароў,
Па ўсёй партызанской сваёй старане.

І мы недарма палажылі герою
У курган яго шапку, набоі і зброю;
І мы недарма над Дзвіной да зары
У поўнач глухую палілі кастры,—
Бо ён з перамогай да родных бацькоў,
Да верных сяброву сваіх песняй прышоў.

16.XII.1945 г.

ЗІМА НА БАЦЬКАУШЧЫНЕ

Дзень цэлы плавалі вятры
Над восенню палёў бязмежных,
Пад вечар снегам завірыў
Спазніўшыся кудлаты снежань.
Ен ахінуў стагі лугоў,
Як верацёны, снежнай воўнай,
З-пад Налібок, з балот, лясоў
Плыты ільдзін пагнаў па Нёмну.
Ен хвалі дрэмлючай раллі
Рвануў за вараныя грывы, —
І ажылі, і паплылі
На бор уздыбленая нівы.

Але навалу хмар цяжкіх
Стрымалі выгнуўшыся хвоі.
Адно па соснах залатых
Узнялося полымя сівое,
У змрочных лапках зацвіло,
З бяроз успыхнуўшага вецця
На сухастой, на буралом
Яго панёс аслепшы вечер.
Збудзіўся нетраў цёмны гул,
З лагоўяў воўчых і выкопаў

Папоўз па свежаму снягу,
Па выбітых руёю тропах.

Зіма... Ад інею вішняк
Перахіліўся за парканы.
І не мінеш яго ніяк,
Кранеш—і цветам серабраным
Асыпе з галавы да ног.
На дзеннікі вароны стадам
Лятуць з прасёлачных дарог.
Іх цень плыве праз палісады,
Дзе ўсё, як вогнішча лістоў,
Замёў снег свежы, сшаранелы,
Дзе першых заячых слядоў
Глухія петлі забялелі.

Калі-ж, вячэрняю парой,
За вёску выйдзеш на прыволле,
Цябе сустрэнуть чарадой
Шляхоў знаёмыя таполі,
Пачуеш як трашчиць рака,
Скрыпядь асверы на марозе,
Як пад дугой маладзіка
Пяюць сялянскія палоззя.
І шляху зорнага агні
У кожнай у сняжынцы ззяюць
І ў сэрцы, што з далечыні
Па родным сумавала краю.

20.XII.1945 г.

РЭПАТРЫЯНТЫ

Іх шмат было: не менш як зор у небе
Ці як пяску на беразе марскім.
Іх падхапіў прыбой вайны на грэбень,
На чорныя занёс мацерыкі.

Там не было ні сонца, ні блакіту;
Там не было ні хлеба, ні вады;
Адно чарнеў дол трупамі набіты
І вочы грыз ім асвенцімскі дым.

Іх шмат было. Але адных забрала
Драпежная німецкая зямля,
Якую ўпрашаныя у ярмо гаралі,
Якая ўзгоркамі магіл іх парасла.

Другіх забрала поўначчу панурай
Смерть пад зямлёй, між вугальных пластоў,
Сталь, для якой ў пякельных печах Рура
З рудою плавіліся попел іх і кроў.

Іх шмат было... І вось яны сягоння,
З мільёнаў тысячаў уратаваных душ,

Васкросшы з небыцця, насустрach волі, сонцу,
Насустрach даўняму свайму жыццю ідуць.

Ідуць на мыліцах, як прывіды якія,
Звісаюць рыzmanы з іх клеймаваных рук,
Слязяцца очы іх, калісці маладыя,
Ахрыпшых галасоў плыве трывожны гук.

Але ад снежных Альп, ад берагоў Ламанша —
Праз колькі гор яны, праз колькі рэк праішлі! —
Не ўспыхнуў водсвет зор ў вачах ад слёз пагасшых
І ў сэрцы, дзе званы хаўтурныя гулі.

Бо толькі недзе там, на ўсход, за Бугам сінім,
Вятры такія, што асушаць слёз паток,
Дажджы такія, што з сэрц змыноць прах чужыны,
І сінява нябес, што распагодзіць зрок.

Ідуць па хіленыя пад цяжарам шчасця,
З дзяцьмі народжанымі ў прадсмяротны дзень,
Спяшаюцца грудзьмі да ніё сваіх прыпасці,
Да дрэў, што ім насустрach кінулі свой ценъ.

26.XII.1945 г.

КАМЯНІ

Гасцей чакаў я, і яны
Загрукалі ў пярог —
Усе камяні, ўсе валуны
Крутых маіх дарог.

На іх усіх сляды былі
Маіх юнацкіх сноў;
Па іх усіх шрамы ляглі
Ад хмар і ад вятроў.

Я кожны камень пазнаваў:
Калі сустрэў яго,
Калі на ім адпачывала,
Начлежны клаў агонь.

Вось гэты — ў роднай старане
Быў пад акном маім;
Вось гэтым — кінулі ў мяне
І след крыві на ім.

Але адзін валун з усіх
Мне незнамым быў.

Хто ён, адкуль, з дарог якіх
Няпрошаны прыбыў?

Адно, па снежнай белізне,
Па тым, як ён дыхнуў
Сцюдзёным змрокам на мяне
І ў сэрца заглянуў, —

Я здагадаўся што за госьць
І чаркай прывітаў.
— Калі прышоў ты, ягамосць,
Дык пі! — яму сказаў.

Вось толькі нам няма аб чым
З табою гаварыць:
Я ўжо дамовіўся ўначы
З вятрамі у бары,

З жывой птушынаю сям'ёй,
З расталаю вадой
І з громам, каб яны вясной
Узялі мяне з сабой.

5.I.1946 г.

РАЙНІС

Яна Райніса магіла,
Эпітафія на камні,
Што устане дужым ён
Насустрach сонцу.

Побач з ім ляжаць салдаты —
Рускія і беларусы,
Што прынеслі сонца волі
На балтыйскае ўзбрэжжа.

Я гляджу, як на магілах
Устаюць густыя травы,
Праастае лес дрымучы,
Як збываецца прапоцтва.

Я спяшаюся дадому.
Бо калі лунае слава
І ўзняліся мачты сосен, —
Да бяссмерця міг застаўся.

Дома сіраты пытаюць,
Ці бацькоў іх дзе не бачыў.
Я кажу: — Ідуць яны ўжо
Разам з Райнісам у госьці.

4.II.1946 г.

РАНІЦА НАД МІНСКАМ

Прайшоў трамвай. Ён на прыпынку кожным
Спяняўся доўга, быццам інвалід,
Які ў разбітым горадзе не можа
Прыпомніць трасы. На муроў граніт,
На чорныя развалины з Нямігі,
Крутымі рэчышчамі вуліц, як прыбой,
Плынуць туману веснавыя крыгі,
Далёкі золак несучы з сабой.
Мінск устает з заслоны ночы хмарнай,
Мінск устает ў сімфоніі гудкоў,
У пераклічцы цягнікоў таварных,
Прывёзных сосны цяглыя з бароў,
Прывёзных нафту — дар Азербайджана,
Платформы рэек — гор Уральскіх дар,
Маторы, эскалаторы і краны,
Што чорнымі далонямі да хмар
Узносяць цэглу і бетон, і песню,
Якая ўспыхнула ўдалечыні.
І вось пяюць і муляры, і цеслі,
Аж рыштаванняў гулкі лес звініць,

Аж паўстаюць з руінаў безнадзейных
Кварталы новых гмахаў-камяніц,
Палацы — казачныя лятуценні
У нябачным ззянні сонц і зараніц...
Няхай ўсё гэта песня нагадала,
Але я веру: будзе горад мой
Такім, куды Скарына і Купала
З плеядай слаўных прыдуць грамадой,
Куды пралягуць светлыя дарогі,
Якімі пройдзе маладосць дзяцей,
Не знаючы ні гора, ні трывогі
Сваіх бацькоў... Начы знікае ценъ.
І вось ідзеш загледзеўшыся ў мару,
У візію. Не заўважаеш на'т,
Як дробны дождж імгліць, сячэ па твары,
Шуміць празябшы, абгарэлы сад.
І Свіслач, прадчуваючы, што скора
Яе скуюць гранітам берагоў,
Б'е хваляй устрывожанай і чорнай
У фермы перакінутых мастоў.

8.II.1946 г.

ЯКУБУ КОЛАСУ

Тады ў мяне быў свет не большы выгана,
Дзе лапці плёў я пасучы кароў,
Дзе кнігаўкі ўздымаліся над выгарам,
Спалоханыя крыкам пастухоў;

Тады звісала з плечаў торба зрэбная,
Чужыя літары вучыўся я складаць.
І ў школе, і ў жыщі быў беспатрэбным я, —
Пра што не раз хацеў табе пісаць.

Але стрымала мяне пошта дальняя,
Мяжа-граніца, а перадусім
Я не асмеліўся пасланне прывітальнае
Слаць з асабістым клопатам сваім.

Тым больш табе ўсё гэта было ведама,
Аб чым дазнаўся я чытаючы лісты
Тваіх паэм, якія нас наведалі,
Прайшоўши праз калючыя драты.

Я ўслухаўся ў сугучча непаўторнае,
Загледзеўся у ззянне слоў тваіх,—

І хлынулі на вочы ліўні зорныя,
І гром напоўніў музыкай мой слых.

З тых дат і летапіс мой пачынаецца,
З тых дат, калі, упершыню ў руках,
Ад слова, як ад іскры майскай раніцы,
Ўзарвалася галінка вішняка.

Я не звяраўся з гэтага на споведзі
Перад мінулым і наступным днём;
Я думаў — пройдзе ўсё у лютым холадзе,
Ліст абарвецца ветрам і дажджом.

Але жыла у сэрцы прага творчасці.
У цвёрды грунт, у шчыліны сцяны,
Дзе не магло да гэтага нішто расці,
Яна свае ўпусціла карані.

Сягоння сонцам даль шляхоў азорана.
Але я заўжды помню голас твой,
Што над далёкімі вілейскімі азёрамі
Прышоў за хлопцам-пастухом, за мной.

16.II.1946 г.

* * *

Ведай, што заранкай
Ты ўзыходзіш светлай.

(Гарсія Лорка)

Я не ведаў хто ты,
Хоць слядоў шукаў
Па густых чаротах,
Між купальскіх траў.

Позірк твой гарачы
Я начной парой
У кожнай зорцы бачыў,
Кветцы палявой.

Вуснаў тваіх дотык
Адчуваў я на'т
Праз дажджы і слоту
У позні лістапад.

Да твайго прыходу,
Абяцалі мне,
З вечара да ўсходу
Салаўі звінець,

Вырай жураўліны
За ракой трубіць
І ўсе арабіны
У белым цвеце быць.

10.III.1946 г.

ДОБРА БЫЛО-Б...

Добра было-б, каб хто іншы пачаў
Гэты напеў, бо і так-па начам
Клічуць мяне ля расстайных дарог
Сосны, якіх я ад куль не збярог,
Нівы, якіх ад ліхіх навальніц
Не удалося грудзямі закрыць,
Зоры, якіх ад пажару вайны
У час я далонямі не засланіў,
Попел радзімы і цені братоў
З-пад незаросшых магіл-курганоў.

Толькі сягоння спраў кожнаму шмат:
Коласу — вырасціць жменю зярнят,
Сонцу — стаптаныя травы падняць,
Ветру — акопы піском зараўняць,
Хмары — дажджамі зямлю напаіць,
З выраю птушцы — гняздо сваё звіць.
Мне-ж трэба занава ўсё пачынаць,
Усё: ад сасновага зруба, звяна
Аж да вясельных шырокіх сталоў,
Аж да пахмельных цымбал і смыкоў.

Не ўпершыню так прыходзіцца мне.
Толькі я верны прыкмеце старой:
Каб не звяліся снапы у гумне,
Пчолы — ў вуллі, госці — ў хаце маёй, —
На папялішчах, вышэй як былі,
Сцены ўздымаю і шыру вуглы.

На талаку я суседзяў пазваў.
Шмат не прышло іх. Відаць не змаглі
Устаць з-пад стэповых апаленых траў
Або вярнуцца з карпатскіх далін.
Будзе цяжэй нам без іх пачынаць
Прапау і свята, і тост падымашь...
Можа яшчэ хто з іх прыдзе дамоў,
Каб паглядзець на прасторы палёў,
Каб паглядзець на багаты ўмалот,
Каб запытаць у сваіх, у сірот
Як прыгарнуў, прытуліў іх народ.

Можа яшчэ хто з іх прыдзе дамоў...
Пэўна што прыдзе... За кожным сталом
Месца пакінем для нашых сяброў,
Чарку пакінем з кіпучым віном,
Песню любімую і уначы,
Каб не зблудзілі дамоў ідучы,
Вокны у хатах азорым святлом.

16.III.1946. г.

ДАРОГА

Скрыпяць перасмягшы ў утулках
Драўляныя восі,
І льецца пясок
Паміж рэдкімі пальцамі спіц;
На ўсход і на захад,
Да цёмнага лесу граніц,
Лугоў муражных
Дагараюць на сонцы пакосы.
Далей, быццам стада валоў,
На папары каменне і груши,
Як жніе зялёныя,
Хіляцца нізка ў дабры
І тонуць асверы, перэплаты,
Рогі апушын
За пылам дарожным,
За шэрым пакатам гары.
А ў даль, з-пад калёс гаваркіх,
Разаслаўся гасцінец,
Паплыў па узгорках
З прытокамі польных дарог.

З прытокамі сцежак,
Ды тропаў глухіх і нізінных,
Пralёгшых праз папараць, верас,
Праз чартапалох.
Адны з гэтых сцежак
Нясуть пах жытнёвага поля
І рэха забытых напеваў
З іх усхваляванай тугой,
Знаёмую свежасць,
Блакіт надазёрных аколіц,
І шум таямнічы
Наднёманскай пушчы глухой;
Другія — нясуть успаміны дзяцінства.
Сустрэчаў
І подых вільготных іржышч,
Вераснёвых начэй,
Калі адклікаеца толькі
На шэлест атавы надрэчнай,
Калышачы крыллямі зоры,
Паўночнае стада гусей.
І ўсё гэта бурымі хвалямі
Спаленай гліны,
Падзолу, пяску
Уцякае з-пад драгкіх калёс.
І рэхам трывожным
Сухія звіняць каляіны,
І нізка, ад хмараў асеўшых,
Звісае бярозаў галлё...

Дарога, дарога!
Чым завара жыла мяне ты:
Вятрамі, начлегамі,
Песняй ці далечынёй,
Што я без тугі пакідаў
І абжыты палетак,
І клёкат бусліны
Па-над саламяной страхой?
І нават сягоння,
Калі ўсяму ведаю вартасць:
Сустрэчам і дружбе,
Спагадзе і фарбам вясны, —
Я золатам лічаных дзён сваіх
Шчодра і ўпарта
Плачу за дарожныя
І мімалётныя сны.
Нібыта, мне суджана лёсам,
На нейкім крутым перавале,
Дайшоўши да мэты,
Застацца слупом верставым,
У якога другія бадзягі
Заўсёды дарогу пыталі·б
І каля якога ўздымаўся·б
Начлежнага вогнішча дым.

24.III.1946 г.

ГЕТА

Мне круг апошні пекла паказалі,
Але і сам-бы я знайшоў яго
Па тым, як неба і зямля палалі,
Па тым, як дыхаў мне у твар агонь,
Па тым, як дрэвы корчыліся ў муках
Ад цішыні развалінаў нямых,
Як з-пад зямлі, вітаючи жывых,
Браты мае працягівалі руکі.

Чаго ішоў я ў гэта царства смерці.
Калі яшчэ вярнуцца думаў жыць?
Мо' дзесям жвіру з могілак прынесці?
І так на сэрцы шмат яго ляжыць.
Мо' спадзяваўся цені дарагія
Мне падуладным словам ажывіць?
Дарэмна ўсё! І скарга Ерэмій
Не ў сілах прах сцюдзёны ўваскрасіць

Я мусіў быць тут, дзе мільёны палі,
Каб праз пустынь гаручыя пяскі,
Каб праз забыўчывую памяць у вякі

Прынесці з іх імёнамі скрыжалі,
Скрыжалі, на якіх палае іх завет:
«Прахожы, брат, не плач, не трэба слёз нам.
Лепш жменю попелу вазьмі з сабой у свет,
Рассей яго, як сейбіт, па барознах.
Ён дасць на нівах каласісты плён
Тым, хто ізноў узняў з усходу сонца
І на вякі пракляццем ляжа ён
На твары катаяў, на зямлю забойцаў!»

20.IV.1946 г.



БАЛАДА ПРА ПАРТЫЗАНА ДУБЯГУ

Прысніўся Дубягу ў абозе сон,
Што ў родную хату прыехаў ён.
Спніў калі брамы каня-скакуна,
Аклінуў — нікога, кругом цішыня.
Прыкладам з балтоў акяніцы сарваў
І глянуў, і хаты сваёй не пазнаў:
Праклятыя немцы сядзяць за столом,
Балюоць, рагочуць, п'юць брагу з віном,
А пад абразамі чарцей чарада
На скрыпцы дубягавай грае чардаш,
І сына яго — аж жахнуўся глядзець —
Калыша не жонка,
не маці,
а смерць...

Прачнуўся Дубяга далёка да дня,
Хутчэй асядлаў баявога каня.
Сябрам-партизанам сказаў не чакаць
З глыбокай разведкі раней як дзён пяць.
Вось едзе ён полем,

дубровай глухой;

Вось бача — займаецца неба зарой.
Ды толькі не сцяміў Дубяга: чаму
З-пад поўначы сонца
 ўзыходзе яму,
Чаму абняло яно полымем даль
І ў Нёмане стала чырвонай вада,
Пакуль не набачыў з высокай гары,
Што дом яго свечкай хаўтурнай гарыць.

Стай клікаць Дубяга бацькоў і сям'ю.
Кругом абышоў ён сялібу сваю.
Ніхто на азвайся.

Адно, ля прысад,

Убачыў прыбіты нямецкі загад,
У якім абяцаў генерал Рыхард Зальц
Іюдам сто тысяч райхсмарак даць,
Іюдам, якія-б Дубягу змаглі
Злавіць, ці на след партызанскі ўзвялі-б...
Сарваў гэтую шмату Дубяга, скамкаў,
Ды кінуць не кінуў, а ў шапку паклаў
І, як ашалелы, каня ён свайго
За смерцю нямецкай пагнаў у здагон.

У крэпасці моцнай сядзіць Рыхард Зальц.

Ні куляй яго, ні штыком не дастаць.

Кругом гарнізона стаяць бункяры

І варта у іх ад зары да зары

Пільнуе падходаў, пільнуе шляхоў,

Каб хто з партызан не пралез, не прайшоў.

Сядзіць Рыхард Зальц.

Увайшоў вартавы:

— Да вас, генерал, перабежчык!

— Заві..

І вось, пахіснуўшыся, быццам сляпы,

Дубяга парог хаты пераступіў.

Ад постасці дужай яго у пакой

Павеяла ветрам, сасной баравой.

— Што-ж хочаш сказаць мне? —

пытаецца Зальц.

— Прышоў абяцанае я атрымаць, —

Гаворыць Дубяга дастаўшы загад.

— Гут!

Слова свайго не бяру я назад.

Пакажаш стаянку Дубягі ў бары,

Заробіш яшчэ ад мяне на барыш. —

Маўчыць партызан.

Ён загледзіўся ў кут,

Дзе скрыпку убачыў сваю на палку.

— Што-ж, згодзен?

— Мне платы не трэба, калі-б

Пайграць мне на гэтай на скрыпцы далі...
І вось у Дубягавых чорстых руках
Іграе прамень серабраны смыка:

Над Нёманам вецер.

Між змрочных прысад
Шуміць дождж асенні, звініць лістапад...
На поўдзень у вырай лятуць жураўлі.
Даносіца спеў калыханкі здалі.
Даносіца знекуль сабакі выцё.
Трывожна шуміць над ракою трысцё.
Крадзецца у вёску нямецкі атрад
І залпы грымяць, і над стрэхамі хат,
Над крыкам смяротным,
што ўзняўся да хмар.
Чырвонай завейй гуляе пажар...

Іграе Дубяга і ў Зальца пакой
Збираюцца немцы ўсё большай гурбой.
Абселі тапчаны, услоны, сталы,
Ігры надзвычайнай паслухаць прышлі.
Адзін Рыхард Зальц спахмурнеў, быццам нач.
Не зводзе з Дубягі празорлівых воч.
Ен чуе, пазнаў, што іграе скрыпач,
Пазнаў з-пад смыка чый зрываетца плач,
Пазнаў чый, над Нёманам, ахоплен агнём,
Гарыць, нібы свечка хаўтурная, дом,
Чый дыхае ў струнах разбуджаны гнеў...

Пазнаў Рыхард Зальц і ўсё зразумеў:

— Да гэта-ж — Дубяга!

Вяжыце яго! —

Рвануўся Зальц да аўтамата свайго.

Але партызан апярэдзіў раней,

Дзве кінуў гранаты ад грома мацней.

І ўзрыў, што смяротным агнём прагрымеў,

Дакончыў дубягавай скрыпкі напеў.

12.V.1946 2.

МІНЫ

Там, дзе вячэрній гадзінай
Гальку абмыла зарой,
Дрэмяць нямецкія міны,
Як чарапахі, гурбой.

Выгнала бурнае мора
Іх сярод дзюон іржавець,
Іх, каму ў сініх прасторах
Сняцца лінкоры і смерць.

Сняцца аглохшыя рыбы,
Стогны у далях марскіх,
Сняцца узнятыха дыбам
Хвалі ад выбухаў іх...

Толькі совецкім мінёрам
Вырваны джалы у мін. —
Плещацца мірнае мора,
Песня плыве ўдалячынь.


Вечер калыша байдаркі,
Свішча у мінах пустых.
І палахлівья чайкі
Адпачываюць на іх.

20.VI.1946 г.

РЭЙКАВАЯ ВАЙНА

Тысячы дотаў нямецкіх,
А ў іх не злічыць вартавых.
Чыгуначны шлях ляжыць,
Як струна.
Загад Панамарэнкі,
Загад партызанам, з Масквы,
Каб ранены звер нямецкі
Ад болі смяротнай ўзвыў:
Рэйкавая вайна!
Рэйкавая вайна!

Гэта — за ноч адну,
Пад кожную рэйку — тол;
Гэта — на бой апошні
Усю Беларусь падняць;
Гэта — заnoch адну,
Па ўсіх па шляхах агонь;
Гэта — пад хмары ўздыбіць
Сталі мільёны тон.
Рэйкавая вайна!
Рэйкавая вайна!



І пакаціўся гром,
Якому век рэхам грымесь.
Яму адклікаліся: Буг,
Дняпро і Беразіна.
З Усходу ішла вясна,
Каб зноў на палях зелянець,
І несла свабоду нам,
А лютым ворагам — смерць.
Рэйкавая вайна!
Рэйкавая вайна!

Мінулі баі, адгрымелі,
Травой заастае іх след.
Дужэе, будуецца наша
Матухна-старана.
На сэрцы медаль у яе,
На ім Сталіна ззяе партрэт,
А з Сталінам наша слава
Ззяе на цэлы свет.
Рэйкавая вайна!
Рэйкавая вайна!

25.X.1946 г.

НОВАСЕЛЛЕ

Яшчэ канчалі ганак цеслі,
А ў хату новую хутчэй
З зямлянкі стол і хлеб прынеслі
І спрабавалі як гучэць
Сасновы будзе зруб ад песні,
Ад дружных тостаў і смыкоў,
Ад танцаў, грукату падкоў.
На'т спрабавалі ў печы новай
Праверыць цягу і спячы
На стрыжні — смаляным карчы —
Частунак ўсім адумысловы.
Але на-славу ўдаўся зруб,
Ён на выдатна здаў экзамен,
Хоць галасіла ў сотню труб
Над чарапічным дахам замець,
Хоць і стараўся небарак—
Мароз улезці ў хату шчыра,—
Дом новы быў з'імшоны так,
Нібы з суцэльных сосен вырас.

Калі-ж пакінула арцель
Стол новасельны, калі ў хаце,
У цішыні салдатка-маці
Паклала спаць сваіх дзяцей,—
Малым прысніўся дзіўны сон,
Што нехта, ў шынялі паходным,
Прышоў, як бацька, сеў на ўслон
І стаў пытаць пра ўсё лагодна:
Пра іх жыццё, пра новы дом,
Пра іх клапоты і навуку...
Калі-ж ім з ласкай і цяплом
Падаў на адыходзе рукі,—
Пазналі дзеци, хто ў іх быў,
Той вобраз дарагі пазналі,
Які, на баявых медалях,
На сэрцы бацька іх насіў.

9.XI.1946 г.

З М Е С Т

Максім Танк (прадмова)	5
Восенню	23
Вянок	25
Слатканне	27
Вільня	29
Ткала я, ткала палотны...	31
Песня кулікоў	33
З паэмы «Нарач»	38
*** Ад дажджоў сівы гасцінец	40
*** Ураклі, м:туля, сына гвайго людзі...	42
Журэвінавы цвет	43
* Матыль	59
Ой, калышыцца венер...	61
У лесе	63
*** Люблю твае, Нарач, затокі і тоні	64
*** Шэрый хаты, платы і вароты	66
Вырай	67
Мухамор	69
Дзед і шчупак	73
Бярозе	76
Казка пра мядзведзя	77
Лісце каштанаў	83
Над вадой	84
Алказ	85
Пад мачтай	87
Павязлі цагнікі	88
Пачатак оды	90
Над курганамі	91
Раманс	92
Цішыня дарог	93
Яны	95

*** Апалены ветрам марозны асінік	.96
Руёй	98
*** Памёр стары лірнік	100
*** Таму часамі шіхі смутаж	102
На пероне	103
*** Межы, дзе глянеш — усе мяжы...	105
*** Есьць варажбітныя травы	107
*** Пад вечар пашеркі густая	109
А ў полі вярба	110
Над калыскай	111
*** Заснулі стрэхі, купалы і ліпны	113
*** Плывиць стругі, плыты, плыты	114
*** Чайны хмар наплываюць	116
*** Я гляджу на дываны	118
*** Навучыліся танна разменіваць помсту	119
Пажиданне	120
*** Перш лоўга лес	121
*** Мирозны белы вецер	123
*** Перагледзяць, памацаюць слова	124
Скрыпка	125
*** Зчоў шкода мне родных аселіц	126
Чакаем сонца	127
*** Усё менш маіх таварышоў	128
Восень	129
*** Вячэрнія люстра вады	130
*** Зноў загарэліся сосны над краем	132
*** Гэта песня потышла праз гады і мурлы	133
На плошчы Леніна	135
У дарозе	137
Над матілай М. Багдановіча	139
*** Восень тлее, і з лясной глушы	141
*** Я, можа, сотню раз прайдшоў	143
Ткачам	145
Ты будзеш жыць, радзіма!	147
Мы вернемся	149
Не шкадуйце, хлопцы, пораху...	151
Маці	154
Гастэла	156
На рубяжы	159
Пісьмо	161
28 чэрвня	164


Мы зноў на месцы тым...	167
На чырвоным пляцу	169
У мяцель	172
*** Я майстэрню скульптара люблю	175
*** Каб мары-сны, як ліст сатлеўшы	176
Ты сёня далёка...	177
Першень	178
Калі сустрэў цябе	179
*** Мы берагам мора ішлі	181
Ластаўкі	183
Яна хагу бяліла...	185
Рэкам	187
Родная мова	189
Заўсёды поўначчу...	191
Казка пра Музыку	193
Беларусь	198
Алыходзячы з хаты	201
Еой над Беразіной	204
Палікам	207
Праlesкі	209
Пімену Панчанку	211
Мы ў свой горад прышлі...	212
На брацкай зямлі	217
Галінка і верабей	219
Журавель і чапля	222
У дзень свята	225
У гэтыя дні	226
Іван-ды-Мар'я	228
Крыніца	231
Сон над Нёмнам	233
Свята ў Таліне	239
Шапэн	241
Вільня	243
Песня Яносіка	245
Сільніцкі	247
Зіма на бацькаўшчыне	249
Рэпатрыянты	251
Камяні	253
Райніс	255
Раніца над Мінскам	257
Якубу Коласу	259

*** Я не ведаў хто ты	261
Добра было-б...	263
Дарога	265
Гета	268
Балада пра партызана Дубягу	270
Міны	275
Рэйкавая вайна	277
Новаселле	280

Рэдактар *Віт. Няміра*
Тэхнічны рэдактар *Я. Карп'яновіч*
Карэктар *I. Сакалоўскі*

АТ 01438 Падл. да друку 31/І 48 г. Тыр. 12.000 экз.
Папера 70×108/32. Вуч.-аўт. арк. 8. Друк. арк. 9.
Заказ № 347.

Друкарня імя Сталіна, Мінск, Пушкіна, 55.



а

Цена 6 руб.

Nб



НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

М. Танк
СТИХИ

Государственное Издательство БССР
Минск 1948